

# Наша Ніва

П Е Р Ш А Я

Б Е Л А Р У С К А Я

Г А З Э Т А

ISSN 1819-1614

Заснаваная ў лістападзе 1906. Адноўленая ў траўні 1991. Выдавец: Прыватнае прадпрыемства «Суродзічы». Выходзіць штотыднёва, у чацвярткі

9 771819 161008

Беларусь і ЗША  
абмяняліся ўдарамі.  
6 сакавіка ЗША  
распаўсюдзілі санкцыі  
на даччыны кампаніі  
«Белнафтахім».  
7 сакавіка Беларусь  
адклікала пасла  
з Вашынгтону  
для кансультацый.  
12 сакавіка Беларусь  
пакінула амбасадарка  
ЗША. Старонка 3.

## У НУМАРЫ

### Ня будзе перамоваў, пакуль Казулін у турме

Дэйвід Крэмэр: беларуская  
ўлады ня выканалі абязаньня  
вызваліць Казуліна ў лютым.  
Старонка 4.

### Ніхто не хацеў ваяваць

У адносінах паміж  
Беларусью, ЭС і ЗША  
часова склалася сітуацыя,  
у якой любы рэзкі ход  
любога з бакоў пагаршае  
яго пазыцыі. Аналізуе  
Віталь Сіліцкі. Старонка 6.

### Съяротнікі па волі ДАІ

Каб спыніць п'янага кіроўцу,  
які нёсся па трасе Менск-  
Мікашэвічы з хуткасцю  
180 км/г і 40 хвілінаў уцікаў  
ад міліцыянтаў са Слуцку  
ў кірунку стаіць, інспектары  
ДАІ перагарадзілі дарогу  
легкавымі аўтамабілямі,  
не высадзіўшы адкупль людзей.  
Пры гэтым яны ня выкарысталі  
уласныя машыны, паведамляе  
газета «Автобізнес-Weekly».  
Старонка 16.

## Паслы паляцелі



Зусім не зъяніўся

Фотакарэспандэнтка «НН» Юлія Дарашкевіч фатографавала Зянона Пазньяка ў часе  
Кангрэсу моладзі беларускай дыяспары, што адбыўся ў Таліне. Старонка 24.



PHOTO BY MEDIANE.NET

**Пасъля цёплай вясны — халодны сакавік. Новая хвала холаду прынясе маразы ўначы і слоту ўдзень. Яна зацягненца аж да Дня Волі. На фота: у сталіцы ўсё яшчэ працују юзанкі.**

## У мэтро лётаў нацыянальны съязг

Акцыю да Дня Волі правялі актыўісты незарэгістраванага ў Беларусі «Маладога фронту»: нацыянальны бел-чырвона-белы съязг на блакітных шарыках падняўся над саме скляпеньне станцыі «Плошча Перамогі» менскага мэтро й правісёў там больш за трох гадзін.

## Сельская гаспадарка стратная на 70%

Аднак гэта не перашкаджае ўраду кансэрваваць там старую систэму адносінаў. Піша Сямён Печанко.

«Мы сёняня вырабляем 70% стратнай прадукцыі ў расцілінаводзтве і жывёлагадоўлі», — заявіў на паседжаныні Савету міністраў намеснік кіраўніка Адміністрацыі презыдента Аляксандар Папкоў. Ён называў сітуацыю ў гэтай галіне гаспадаркі

тупіковай. Кіраўнік ураду Сяргей Сідорскі быў менш катэгарычным і ахарактарызаваў сітуацыю як «адставаныне ад зададзеных тэмпаў разьвіцця».

У сваю чаргу Міністэрства сельской гаспадаркі і харчу скардзіцца на падарожаныне паліва, тэхнікі ды

## КАМЭНТАР

### Вайна сусьветаў

Піша Аляксандар Класкоўскі.

Нюансы адкінутыя. Амэрыка вуснамі Дэвіда Крэймэра паставіла пытаныне рубам: мы ня сядзем за стол перамоў зь Менскам, пакуль ня будзе вызвалены Казулін.

Зы іншага боку, паводле «пажаданьняў» беларускіх уладаў, Вашынгтон вырашыў адклікаць пасла Карэн Ст'юарт. Хаця яшчэ днём раней экспэрты схіляліся да таго, што пік калізіі пройдзены і цяпер будзе пошук шляхоў, як уладаў дізайнеры сітуацыю.

Такім чынам, абодва бакі пайшлі на прынцып. Вашынгтону трэба прадаманстраваць, што гуляць у дурня з «апошняй дыктатурай Эўропы» ён не наважаны. Менск лічыць, што янкі занадта шмат хочуць.

Эскаляцыя канфлікту з Вашынгтонам здаецца нелягічнай тым, хто мяркуе, што ён можа зьвесці на нішто ўсе папярэднія заходы беларускага боку дзеля паляпшэння стасункаў з Захадам. Але тут, бадай, дзейнічае іншая лёгіка. Улада ня хоча падацца слабой у вачох электарату. Саступі сёняня — заўтра «дамарослыя апазыцыянэры» зусім баяцца перастануць.

Палітолят Валер Карбалевіч адзначае: у афіцыйнага Менску ёсьць разылік, што Эўрасаюз зойме гнуччайшу, лагодную пазыцыю.

Палітолят Андрэй Фёдараў дадае: эканамічная залежнасць Беларусі ад Штатаў не крытычная. Плюс — надзея на тое, што «за намі Москва».

Сапраўды, эскаляцыя дыпляматычнай вайны Менску з Вашынгтонам ліч ваду на крамлёўскі млын. Чым мачнейшая канфрантацыя Беларусі з Захадам — тым болей яе кіраўніцтва будзе хоцькі-няхочкі гарнуцца да Масквы. А гэта — дадатковыя шанцы накінуць свае ўмовы закабалення.

Увогуле ж, калі адкінуць дэталі, цяперашняя беларуская ўлада запраграмаваная на канфлікт з Захадам. І наадварот: у Захаду, і найперш у Вашынгтону як ягонага лідэра, непазыбежна быў і будуць прынцыпавыя прэтэнзіі да рэжымаў, што адкідаюць сівятыя для сталых демакратый цывілізацыйных каштоўнасці. Так што ў нейкім сэнсе мы назіраем вайну сусьветаў.

ўгнаенія. Міністэрства эканомікі ўжо падтрымала просьбу Мінсельгасхарчу пра павышэнне закупных цэнаў. Усьлед таксама выраслі і рознічныя цэны на прадукты.

Нягледзячы на відавочную стратнасць сельской гаспадаркі, дзяржава працягвае ўкладаць у галіну велізарныя сродкі.

# Крызіс у беларуска-амэрыканскіх адносінах

7 сакавіка прэс-сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што пасол Беларусі ў ЗША Міхаіл Хвастоў адклікаецца з ЗША для кансультаций у суязі з увядзеннем дадатковых эканамічных санкцый у дачынені да канцэрну «Белнафтахім». Паслу ЗША «настойліва рэкамэндавалася» пакінучь Менск з той жа мэтай.

Цікава, што напярэдадні такога рагшэння адбылася тэлефонная размова Аляксандра Лукашэнкі і Ўладзіміра Пуціна, у спрavezдачы пра якую, падк雷斯ціла прэс-служба А.Лукашэнкі, былі аблеркаваны і «стан і пэрспэктывы разывіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі».

Амаль чатары месяцы таму, 13 лістапада, адміністрацыя Джорджа Буша замарозіла рахункі беларускага дзяржавнага канцэрну «Белнафтахім». Нагодай для такога кроку амэрыканскія ўлады назвалі тое, што канцэрн кантралюеца асабістам Аляксандрам Лукашэнкам. Санкцыі Міністэрства фінансаў ЗША датычаць усіх прадстаўніцтваў «Белнафтахіму» ў Нямеччыне, Украіне, Латвіі, Рasei ды Кітай, а таксама дачынага падраздзялення канцэрну Belneftekhim USA. Санкцыі прадугледжвалі замарожванье ўсіх рахункаў «Белнафтахіму» на тэрыторыі ЗША і забарону для амэрыканскіх прадпрыемстваў на супрацоўніцтва з канцэрнам і яго даччынімі прадпрыемствамі.

Тады ж Андрэй Папоў заявіў: «Ва ўмовах недружылубных дзеяньняў з боку ЗША Беларусь будзе вымушана адэкватна рэагаваць».



**Беларуская адміністрацыя лічыць пасла Ст'юарт прыхільніцай жорсткай лініі.**

Пры канцы мінулага году А.Лукашэнка таксама выказаўся пра эканамічныя санкцыі ЗША супраць Беларусі: «Як толькі гэта значна закране нашу эканоміку, то першы, хто будзе адсюль вышпурнуты, гэта пасол Злучаных Штатаў Амэрыкі. Я кажу пра гэта публічна. Таму хай амэрыканскі пасол супакоіца і займаецца сваімі проблемамі, бо датэрмінова можа пакінучь сваю пасаду ў Беларусі», — заявіў беларускі прэзыдэнт у адказ на слова кіраўнічкі амэрыканскай дыпломіі Карэн Ст'юарт наконт таго, што санкцыі ў дачынені да Беларусі могуць быць пашыраныя.

Літаральна за тыдзень да адклікання з Вашынгтону сп.Хвастова міністар замежным спраў Сяргей Мартынаў заявіў, што санкцыі ЭС і ЗША сталі прычынай складанасці ў беларускай эканоміцы.

«Мы моцна шкадуем у суязі з гэтым неапраўда-

ным крокам беларускіх уладаў. Ён глыбока расчароўвае і яшчэ больш аддаляе гэту краіну ад Эўропы і рэшты съвету», — заявіў сыпікер Белага Дому Гордан Джондраў.

Цікава, што ў той самы дзень у Брусэлі адбылося падпісанне дамовы аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Эўракамісіі. Паліtolят Дзяніс Мельянцоў лічыць такі зьбег абставін невыпадковым.

«Тое, што Беларусь цяпер вырашылася на адкрыццё прадстаўніцтва Эўракамісіі дэмантруе, што беларускія ўлады вядуць гульню, каб сутыкнучы эўрапейскія і амэрыканскія інтэрэсы. З аднаго боку Беларусь вельмі актыўна паляпшае свае стасункі з ЭС, а з другога — пагаршае з ЗША. Гэта традыцыйная палітыка Лукашэнкі ў замежнай палітыцы», — кажа паліtolят.

Ужо на наступны дзень афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартамэнту ЗША

Том Кейсі заявіў, што пасол Карэн Ст'юарт застанецца ў Беларусі. «Яна [пасол] застанецца ў Менску, тады як мы працягнем разглядаць сътуацыю», — паведаміў Кейсі.

Аднак у сераду, 12 сакавіка, Карэн Ст'юарт на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазыцыі паведаміла, што зъядждае ў Вашынгтон для кароткачасовых кансультаций.

«Спадарыня Ст'юарт акцэнтавала, што палітыка Вашынгтону ў дачынені да Беларусі ня зменіцца. Яна проста часова памяняе свой працоўны кабінет, — кажа адзін з удзельнікаў сустрэчы лідэр АГП Анатоль Лябедзька. — У сійм штодзёніку па-ранейшаму будуць беларускія пытаныні, якія яна будзе вырашыць. На колькі яна зъедзе з Менску, на пару тыдняў, ці месяцаў залежыць ад беларускага боку, таму гэта складана прагнаваць. Нават сёньня на сустрэчу яна прыйшла ў блузцы з нацыянальным арнамэнтам».

Тым часам стала зразумела, што беларускія ўлады мелі на ўвазе пад новымі санкцыямі ЗША. 6 сакавіка, Офіс фінансавага аўдыту і кантролю (ОФАК) Міністэрства фінансаў ЗША растлумачыў санкцыі, уведзеныя супраць дзяржавнага канцэрну «Белнафтахім». Згодна з гэтым тлумачэннем, бліжаваныне актыўаў «Белнафтахіму» і забарона на зъдзелкі распаўсюджваюцца на ўсе падраздзяленні канцэрну і кампаніі, у якіх «Белнафтахім» валодае прынамсі 50-працэнтавай доляй.

**Зьміцер Панкавец**

# Крэймэр: «Ня будзе перамоваў, пакуль Казулін у турме»

Намесьнік дзяржсакратара ЗША па пытаннях дэмакратіі, правоў чалавека і працы **Дэвід Крэймэр** заяўві, што прычына крызісу ў беларуска-амэрыканскіх стасунках — «нежаданье беларускага ўраду вызваліць Аляксандра Казуліна».

Амэрыканскі службовец заяўві ў інтэрвю інтэрнэт-выданню [naviny.by](#) без эківо-каў: «На жаль, нашы надзеі на тое, што Казуліна вызваліць у лютым, як нам было абязана спачатку, або пасля паходаўнія жонкі, як гаварылася пазней, ня спраўдзіліся». Са словаў Крэймэра, Менск мог вырашыцца вызваліць экспандаўта ў прэзыдэнты не на трох дні, а цалкам: «Гэты крок стаў бы завяршальным этапам вызваленія палітвізняў у Беларусі».

Але Казулін вярнуўся ў турму, а Злучаныя Штаты «працягвалі ціснуць на беларускія ўлады, каб дамагчыся яго [Казуліна] канчатковага вызваленія», распавёў службовец.

Кансультатыў зь беларускім урадам па гэтым пытанні ішлі «яшчэ ў сераду, 5 сакавіка», прызнаўся чыноўнік.

З прычыны таго, што беларускі бок ня выканаў абязана-га, ЗША ня сталі чакаць трох гадоў — ужо на наступны дзень, 6 сакавіка, Міністэрства фінансаў ЗША размісціла на сваім сайце, сказаў Крэймэр, «далейшую канкрэтызацыю санкцыяў у дачыненні да «Белнафтахіму». Гэтае паведамленне, роўна як і яго разъяснянне, было ўзгодненае з Дзярждепартаментам ЗША. «Здаецца, менавіта на яго і адразагаваў афіцыйны Менск», — лічыць службовец.

«Той факт, што пяцёра з іх



былі вызвалены, у тым ліку Зыдзівіжкоў — яго не было ў сьпісе палітвізняў, але мы і яго абмяркоўвалі з афіцыйным Менскам, — быў успрыняты становіча. Мы віталі іхнае вызваленіе. У той самы час ЗША і ЭС далі добра разумець беларускім уладам — каб пачаўся працес палішчэння стасункаў, у Беларусі не павінна застацца палітвізняў, ніводнага», — заявіў Крэймэр.

Калі Казулін апынеца на свабодзе, то, акрамя адсутнасці новых санкцыяў, у Беларусі з'явіцца шанец на збліжэнне з Захадам.

Амэрыканскі бок спадзяецца, што апошні па заходніх падтрымкі палітвізень «будзе вызвалены ўжо неўзабаве». Паралельна, паводле словаў прадстаўніка Дзярждэпу, усё ж разглядаюцца варыянты захадаў, якія будуть прынятыя пры адсутнасці прагрэсу.

Эўрасаюз і ЗША гатовыя прыступіць да дыялогу з урадам Беларусі. І калі раней высоўваўся цэлы шэраг патрабаванняў — захаваныне свабоды слова, сходаў, меркаванняў, прывядзеныне ў адпаведнасць выбарчага заканадаўства, то сёняня засталося адно. Больш дакладна, адзін. «Яшчэ ня позна, — натхніе Крэймэр. — Але мы ня сядзем за стол перамоваў да туль, пакуль Казулін у турме».

**Паводле [naviny.by](#)**

## Кебіч: «Калі Эўрасаюз далучыцца да санкцыяў, беларускай эканоміцы будзе цяжка»

Былы прэм'ер-міністар Беларусі Вячаслав Кебіч так пракаментаваў чарговае абвастрэнне ў беларуска-амэрыканскіх стасунках на сайце [camarade.biz](#):

— Новы віток абвастрэння Стасункаў са Злучанымі Штатамі Амэрыкі прадказаць было не складана. У гэтага канфлікту даўняя гісторыя. І ён нарастаў з году ў год, бы сънежны ком. Мы, на жаль, ня здолелі мець карысць для сябе звізуту ў Менск Біла Клінтона, які адбыўся ў 1994 г. Я быў непасрэдным удзельнікам тых по-мных падзеяў і з поўнай адказнасцю заяўляю: было ўзаемапаразумененне, бытла гатоўнасць абодвух бакоў развязваць узаемавыгаднае супрацоўніцтва.

Далейшае нагнітанне жарсыцяў можа мець вельмі сур'ёзныя наступствы. Калі

да амэрыканскіх санкцыяў далучыцца Эўрасаюз, а гэта цалкам рэальна, беларуская эканоміка апынеца ў вельмі цяжкім становішчы. Ведаочы настроі ў Маскве, магу прадказаць, што Расея ў гэтай канфрантациі, хутчэй за ўсё, зойме пазыцыю, блізкую да ін'яртальнай. На вырашальнym этапе ўступлення ў СГА ёй зусім недарэчы пасаваць стасункі з Захадам. Тоэ, што Дзмітры Мядзведзеў схільны свой першы афіцыйны візит у якасці прэзыдэнта мець у Беларусь, не павінна спараджаць ілюзіі.

У маю бытнасць прэм'ер-міністрам



мы намагаліся ва ўзаемінах з усімі дзяржавамі на першы плян ставіць пазытыў; шукалі тое, што нас яднае, зыходзячы з таго, што кепскі мір заўсёды лепшы за добрую зводу. Мо варты вярнуцца да гэтай, праверанай стагодзьдзя зямі формулы?

**МБ**

# Марыюш Машкевіч: «ЗША перашкодзілі Чавэсу адмываць грошы празь «Белнафтахім»

Былы пасол Польшчы ў Беларусі і былы дарадцы прэм'ера: «Санкцыі супраць «Белнафтахіму» надта балочыя для беларускіх уладаў».

Марыюш Машкевіч: «Санкцыі супраць «Белнафтахіму» надта балочыя для беларускіх уладаў. Узгадаем хоць бы й надзвычай эмацыйную рэакцыю на іх Аляксандра Лукашэнкі. Ён нават агучыў расшынне перайсыці ў разьліках на ёура.

У 1998—2002 беларускія ўлады выкарыстоўвалі безльчі праўных, фінансавых і арганізацыйных схемаў, каб пазъбегнуць міжнародных санкцыяў, якія былі накладзеныя, напрыклад, на Ірак, Сырью, Судан, Іран, Сэрбію. Гандлявалі нафтай, зброяй і іншымі тэхналагічнымі таварамі, што давала магчымасць папаўняць бюджет. Сёньняшнія цікавасці беларускай эканомікі можна было адужаць, выкарыстоўваючы супрацоўніцтва з Іранам і Вэнэсуэлай. Дзеля



чаго былі падпісаныя дамовы на продаж венесуэльскай нафты. «Белнафтахім» мелі выкарыстаць як дапаможную структуру. Амэрыканцы на-самрэч не ўвялі поўнамаштабных санкцыяў супраць Беларусі, а толькі абмежавалі дзеянасць венесуэльскіх экспарцёрў праз пасярэднікаў.

Ці могуць краіны ЭС падтрымаць санкцыі ЗША? Гэтае пытаньне трэба ўвязваць з выпрацоўкай пазыцыі адносна санкцыяў у дачыненьні да Вэнэсуэлы. А гэта ўжо надта складаная праблема і дойгатэрміновая працэдура.

Польская ўлады былі супраць уядзення ЭС эканамічных санкцыяў супраць Беларусі, што вынікае з разумення супольных інтэрэсаў, і ня

толькі інтэрэсай уладаў і самога прэзыдэнта. У выпадку з Вэнэсуэлай, як некалі ў выпадку з Сэрбіяй ці Іракам, справа выглядае інакш. Эўрасаюз

Да таго ж, працэдуры ў

Брусаўскім дойті і збюрократызаваныя. Прапушчу ўзважыць, што апошнія санкцыі, абвешчаныя ў дачыненьні да Менску Брусаўлем, датычаць парушэння праваў працоўных і зыншчэння незалежных прафсаюзаў. А справа пяцнадцатасці ад 1997 году!

**Запісаў Сямён Печанко**

## Пасольства Вэнэсуэлы паразіла Машкевічу «добра папаласкасць рот»

запале страсыці да яе прыродных багаццяў», — гаворыцца ў заяве пасольства Вэнэсуэлы.

Выказваныні М. Машкевіча, падкрэсліваеца ў заяве, — гэта «трубы і безадказны падман».

«Для былога польскага пасла прыгучай для злараднасці паслужылі санкцыі ўраду Буша [які дыхае на ладан], прынятая ў дачыненьні да сувэрэнай дзяржавы толькі за тое, што яна ня хоча прыслучаўваць уладным людзям, якія дзеянічаюць пляхам агрэсіі і санкцыяў, пляхам акопаныя на чужых тэррыторыях для акальцуўання Рәсей, у

Пасольства «настойліва раіш» М. Машкевічу «добра папаласкасць рот, перш чым гаворыць аб дастойных прэзыдэнтах».

**БелаПАН**

пытайцеся ў незалежных распаўсюднікаў часопіс

# ARCHE



падпісны індэкс 00345

# Ніхто не хацеў ваяваць

Новыя санкцыі ЗША супраць «Белнафтахіму» і адкліканье беларускага пасла з Вашынгтону аналізуе палітоляг **Віталь Сіліцкі**.

6 сакавіка Офіс кантролю за замежнымі актывамі (Office of Financial Assets Control, OFAC) Міністэрства фінансаў ЗША растлумачыў прымененне санкцыяў, уведзеных супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» 13 лістапада 2007 году. Згодна з гэтым тлумачыннем, бляжаваныне актываў «Белнафтахіму» і забарона на ўгоды распаўсяюджваліся на ўсе падраздзяленні канцэрну і кампаніі, у якіх «Белнафтахім» валодаў прынамсі 50-адсоткавай долей.

Тэхнічна гэтае паведамленне OFAC было тлумачэннем ужо ўведзеных санкцыяў, але яно было ўспрынята ў Менску як новыя карнія крокі Вашынгтону ў адносінах да Беларусі. У адказ на санкцыі Міністэрства замежных справаў Беларусі адклікала ў Менск свайго пасла і рэкамэндавала амэрыканскому боку таксама адклікаць пасла ЗША ў Беларусі Карэн Сыцоарт.

Праз трэй дні, аднак, пасол Сыцоарт заставалася ў Менску. На наш погляд, устрыйманьне ад радыкальных кроکаў з боку афіцыйнага Менску дазваляе зрабіць высновы пра тое, што ён цяпер ня ўстане дазволіць сабе замежнапалітычнай канфрантацыі на заходнім кірунку.

Аналіз прычынаў і наступстваў новага раўнду дыпляматычнай канфрантацыі паміж Менскам і Вашынгтонам вымушае, найперш, узяць увагу на некалькі нечаканых і нават парадакальных акаличнасцяў.

Па-першое, дэталізацыя санкцыяў, што былі ўведзеныя 13 лістапада 2007 году, не выклікала сумненняў і лёгка прагназавалася. (Гл. BISS Blitz за 19 сінэгія 2007 г.)

Незаангажаванаму назіральніку можа нават падацца, што Злучаныя Штаты далі афіцыйнаму Менску трэй месяцы,

каб мінімізаваць іх наступствы. Сапраўды, ужо ў сінэгіі 2007 году было заяўлена пра пераход усіх разылікаў канцэрну ў эўра, што, з большага, зъняло пытаньне праходу разылікаў кампаніі праз банкаўскую систэму ЗША. Бяспрэчны эканамічны шкодай ад санкцыі падаецца толькі страта 200-мільённага амэрыканскага рынку для прадукцыі канцэрну ў ЗША (што, дарэчы, у некалькі разоў больш, чым тыя страты, што Беларусь панесла ад яе выключчыння з систэмы гандлёвых прэфэрэнцый ЭС). Аднак, беручы пад увагу надзвычай выгадную для канцэрну эканамічную кан'юнктуру, можна прадбачыць, што

«Белнафтахім» здолее адносна бязбольна пераарыентавацца на іншыя рынкі збыту.

Асобны бок праблемы — гэта замарожваньне бізнесу беларускай дзяржавы ў Лацінскай Амэрыцы. Фінансавыя страты на гэтым кірунку ацэньваюцца некаторымі аналітыкамі на 1 мільярд даляраў ЗША, але такія ацэнкі падаюцца, з большага, неабгрунтаванымі спэкуляцыямі, бо прамагчымасьць замарожвання рахунку «Белнафтахіму» беларускім уладам было вядома задоўга да таго, як гэтае рагшэнне было прынятае.

Па-другое, тлумачэнне OFAC пра пашырэнне санкцыяў супраць «Белнафтахіму» было размешчанае напярэдадні падпісання дамовы пра адкрыццё офісу Эўракамісіі ў Менску. Гэта хутка нарадзіла шэраг спэкуляцый наокончы таго, што Вашынгтон імкнецца сарваць гульню Менску на збліжэнне з Брусэлем ці, наадварот, што ЗША і ЭС спрабуюць разыграць зь Менскам гульню ў «добра» і «дрэннага» паліцыйскага.

Каб наўмысна гуляцца ў такую гульню, атлянтычным партнёрам неабходны іншы ўзровень каардынацыі замежнай палітыкі, заўважыць якую апошнімі часамі было даволі цяжка.

З аднаго боку, ЗША могуць быць заклапочаныя ніzkім узроўнем патрабаванняў ЭС да афіцыйнага

Менску, напрыклад тым, што пытаньне Аляксандра Казуліна не знаходзіцца на стале перамоваў, і, такім чынам, выкарысталі падпісаныя дамовы з ЭС як нагоду для прэсінгу на ўсходзеўрапейскіх партнераў.

З другога боку, ня варта забывацца, што ў пытаньні санкцыяў Злучаныя Штаты скільняюцца да каардынацыі сваёй палітыкі з кімсі. Гэта асобнае пытаньне, дзе дзеяньні амэрыканскага боку маюць спэцыфічную матывацию: гутарка ідзе ня толькі пра асобны амэрыканскі падыход да праблемы правоў чалавека і демакратычных свабодаў, але і пра імкненне ЗША спыніць пэўную актыўнасць афіцыйнага Менску ў некаторых рэгіёнах сьвету, дзе яна можа закранаць амэрыканскія інтарэсы.

Акрамя таго, ня варта забываць пра той факт, што ў стасунках паміж Вашынгтонам і Менскам ёсьць і эмацыйныя чыннікі.

Па-трэцяе, у той жа самы дзень прэзыдэнт Беларусі Аляксандар Лукашэнка меў тэлефонную размову з будучым прэм'ер-міністрам Рәсей Ўладзімірам Пуціным, падчас якой абмяркоўваліся стасункі Беларусі, цытуюч паведамлены афіцыйных беларускіх крыніц, «з асобнымі заходнімі краінамі». Такі стыль падачы інфармацыі съведчыць пра тое, што беларускім уладам было важна пераканаць назіральнікаў у абазнанасці Масквы пра падзеі. А таксама ў тым, што Беларусь каардынуе свой адказ на санкцыі ЗША з Крамлём.

З паведамленняў, аднак, ніяк не вынікала, пі дамовіліся бакі пра нейкі супольны падыход у пытаньні і што канкрэтна парэкамэндаваў афіцыйнаму Менску Пуцін.

Пакуль што можна вызначыць адзін галоўны вынік абастрэння беларуска-амэрыканскіх стасункуў. Як гэта ні парадакальна гучыць, гэты вынік у тым, што абодва бакі начали імкніцца пазыбегнуць заўшыння абастрэння. Пры канцы сінэгіі 2007 году прэзыдэнт Беларусі Аляксандар Лукашэнка абяцаў «выштурнуць» амэрыканскага пасла сп-нію Карэн Сыцоарт зь Беларусі ў

**Віталь Сіліцкі**

дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаваньняў (Вільня—Кіеў).



ФОТО ВМЕДІА.НЕТ

### Пасол Беларусі ў ЗША Міхайл Хвастоў.

тым выпадку, калі ЗША выкананы сваё абяцаныне пашырыць санкцыі. Аднак, калі пашырэньне санкцыяў адбылося насамрэч, беларускі бок абмежаваўся толькі тым, што адклікаў уласнага пасла з Вашынгтону для кансультатый і «парэкамэндаваў» амэрыканскаму боку зрабіць тое ж самае. Рэакцыя амэрыканскага боку таксама даволі нечаканая: съпярша было заяўлена пра тое, што пасол выедзе зь Беларусі, калі гэтага хоча афіцыйны Менск, потым звязвалася інфармацыя, што сп-ня Сыцоарт усё ж застаецца ў краіне.

Чым можна растлумачыць такія нечаканыя паводзіны абодвух бакоў, асабліва афіцынага Менску? Шмат каму падабалася, што беларускія ўлады мусяць выкананы абяцаныні прэзыдэнта Лукашэнкі «вышпурнуць» Сыцоарт, бо ў іншым выпадку беларуская ўлада прадманістравала б сваю слабасць. Цікава, але тыя ж самыя аргументы гучалі падчас пахаваньня Ірыны Казулінай, калі скептыкі ня верылі ў тое, што ўлады часова вызваліць Аляксандра Казуліна на пахаваныне жонкі. Другі запар выпадак «нетышовай» рэакцыі беларускіх уладаў можа съведчыць толькі пра тое, што ахвяраваць шанцам наладжваныя стасункі з

Захадам афіцыйны Менск цяпер не рызыкуе. Устрыманыне ад раптучых кроکаў, такіх, як высылка амэрыканскага пасла, можа съведчыць і пра тое, што Крэмль у дадзены момант таксама не гатовы страхаваць заходняга хаўрусьніка ў дыпламатычнай вайне з ЭС.

Тут трэба пракамэнтаваць і яшчэ адну распаўсюджаную тэорыю пра тое, што афіцыйнаму Менску выгадна сутыкнуць ілбамі Брусэль і Вашынгтон і заахвоціць больш «лагодны» і «канструктыўны» падыход першага да беларускай проблематыкі.

Калі гэта і сапраўды так, то акурат высылка амэрыканскага пасла была б фатальнай памылкай для такіх плянаў беларускіх уладаў. У гэтым выпадку, краіны Эўрасаюзу былі б вымушаныя праявіць салідарнасць з Вашынгтонам, што прывяло б як да прыпынення дыялёту паміж Менскам і ЭС, які разгортаўца цяпер, так і да таго, што Брусэль і Вашынгтон былі б вымушаныя выпрацаваць больш узгодненую палітыку ў беларускай проблематыцы.

Адмовіўшыся ад празмерна жорсткага адказу, Менск можа працягваць ангажаваныне з тымі эўрапейскімі гульцамі, якія

выступаюць за меней спалітызаваны падыход у дачыненьнях зь беларускімі ўладамі.

Трэба зазначыць, што акурат «саступкі» Лукашэнкі выглядаюць як заахвочванье гэтай памяркоўнай лініі ў стылі Ostpolitik, якую праводзіць у дачыненьні да Беларусі, перадусім, нямецкая дыпламатыя. Цяпер прыхільнікі гэтага падыходу маюць пэўную перавагу перад адвакатамі жорсткай лініі, бо могуць паказаць канкрэтныя вынікі ў выглядзе вызваленых палітвязняў. Вядома, пра пэўную перамогу гэтай лініі можна будзе казаць, толькі калі дыпламатычная высілкі прывядуць да вызвалення Аляксандра Казуліна і ў выпадку, калі новая палітычныя справы ня будуць адкрытыя (што маламаверна, калі прыгадаць працэсы па справе 10 студзеня, што маюць пачацца).

Магчыма, беларускі бок спадзяеца, што пытаныне Казуліна ўдасца абліндуць у перамовах з ЭС. Аднак, зноў-такі, нават калі беларускія ўлады заахвочваюць Ostpolitik ва ўласных інтарэсах, якія не ўключаюць ніякай сапраўднай лібералізацыі, яны цяпер мусяць устрымамца ад дыпламатычнага скандалу з ЗША.

Што тычыцца пазыцыі ЗША, то выглядае на тое, што Вашынгтон таксама хутка зразумеў, што ён губляе дыпламатычную ініцыятыву, паколькі санкцыі толькі падштурхнулі ЭС да яднання вакол палітыкі «канструктыўнага дыялёгу» зь Менскам. Добраахвотнае адбыццё пасла Сыцоарта на радзіму было б прызнаннем дыпламатычнай паразы. Перацягнучы на свой бок эўрапейскія дзяржавы можна было бы толькі тады, калі б пасол быў сілком высланы з краіны. Але для гэтага, як ні парадаксальна, трэба, прынамсі, застацца ў Беларусі. Такім чынам, у стасунках паміж Беларусью, ЭС і ЗША часова склалася сытуацыя, у якой любы рэзкі ход любога з бакоў пагаршае яго пазыцыі.

Такім чынам, другі раз запар у складанай замежнапалітычнай сытуацыі беларускі бок устрымліваецца ад кроکаў, якія б прывялі да спынення дыялёту з Эўрапейскім Саюзам. Такія паводзіны даюць ЭС шанец здабыць стратэгічную ініцыятыву для правядзення больш актыўнай, узгодненай і прынцыпавай палітыкі ў адносінах да Беларусі.

# «Залатую акцыю» адмянілі, каб захаваць рубель

Без прыцягнення ў краіну замежных інвэстыцыяў захаванье стабільнасці айчыннай валуты зрабілася амаль невыканальнай задачай.

4 сакавіка А.Лукашэнка ўказам №144 адмяніў съвятое съвятых рынкавага сацыялізму — інстытут «залатой акцыі», асаблівага права дзяржавы ўдзельнічаць у кіраванні гаспадарчымі таварыствамі. Зроблена гэта «з мэтай стварэння спрыяльных умоваў для прыцягнення замежных інвэстыцыяў». Паводле газеты «Белорусы и рынак», быў абраны самы радыкальны з прапанаваных праектаў указу, — той, што прадугледжвае поўную адмену інстытуту.

У сусьветнай практицы «залатая акцыя» выкарыстоўваецца ўрадам у скрайніх выпадках, як правіла тады, калі існуе рэальная пагроза нацыянальнай эканоміцы. Яна наадае дзяржаве асобы праваў ў парыўнанні з іншымі акцыянэрамі з мэтай дзяржкантролю за прадпрыемствам, якое прыватызуецца. «Залатая акцыя» па-беларуску — гэта ўмоўная акцыя, якая не дае права на долю ва ўласнасці прадпрыемства, але забяспечвае дзяржаўны

орган вырашальным голасам на сходзе акцыянэраў.

У Беларусі гэты інстытут быў заўважаны яшчэ ў 1998 г. і першыя шэсць год выкарыстоўваўся досыць асцярожна.

У 2004 г. Лукашэнка выдаў шэраг указаў, адзін з якіх надзяліў дзяржаву «асобым правам» на ўдзел у кіраванні гаспадарчымі таварыствамі. З таго моманту дзяржава перастала абмяжоўвацца толькі правам вета на рашэнне сходу акцыянэраў: на прадпрыемствах, дзе існавала «залатая акцыя», рашэнне дзяржаўнага органу рабілася ававязковым для выканання.

Варта адзначыць, што міністар эканомікі Мікалай Зайчанка, кіраўнік Нацбанку Пётар Пракаповіч і віцэ-прем'ер Андрэй Кабякоў, якія спрабавалі адгаварыць Лукашэнку ад гэтай непапулярнай меры, былі жорстка раскрытыкаваныя прэзыдэнтам па тэлебачанні. Сёлета рашэнне аб адмене «залатой акцыі» таксама супрадажала-ся дэбатамі, але гэтым разам не-публічнымі.

Лукашэнку пераканалі некалькі аргументаў. Вызначальным, на думку «БР», стала разуменне таго, што без прыцягнення ў краіну прымых замежных інвэстыцыяў за-

хаванье стабільнасці айчыннай валуты зрабілася амаль невыканальнай задачай. П.Пракаповіч запэўніў, што лібералізацыя ў гэтай сферы дазволіць прыцягнучы ў гэтым годзе простых замежных інвэстыцыяў на суму звыш \$ 2,5 млрд, і гэта бяз продажу дзяржмаёмасці, а Беларусь зможа патрапіць у сыпіс 25 краінаў з найбольш спрыяльным інвэстыцыйным кліматам.

У банкаўскай сферы «залатая акцыя» была адмененая яшчэ ў 2006 г., пасля чаго замежныя інвэсторы сапраўды ахвотней сталі ўкладаць сюды свае сродкі.

Тым часам расейскія СМІ падаюць адмену «залатой акцыі» ў Беларусі як вымушаную меру. «Рост цэнаў на энэрганосьбіты вымушае Беларусь заманываць замежныя гроши. Дзеля гэтага прэзыдэнт Лукашэнка нават пайшоў на адмену «залатой акцыі» — права дзяржавы дыктаваць сваю волю прыватным кампаніям», піша Газета.ru. Рашэнне Лукашэнкі пашырае магчымасці для расейскіх інвэстораў, прынамсі яны атрымалі ўпэўненасць у тым, што гісторыя, кшталту спробаў піварарні «Балтыка» ўкладаці сродкі ў менскую «Крыніцу», не паўторыцца.

**Сямён Печанко**

## СЪЦІСЛА

### Інфляцыя за 2 месяцы 3,2%

У лютым яна склала, паводле фіцыйных звестак, 0,7%, у студзені — 2,5%.

### Ангельцы хочуць інвэставаць

А.Лукашэнка прыняў групу брытанскіх бізнесоўцаў на чале з чальцом Палаты лордаў Сесілам Паркінсанам.

Пра якія праекты вялася гаворка, ніхто не паведамляе.

### Сусьветны банк павялічыў тэрміны пагашэння пазыку

Максымальная тэрмінія вырастуць да 30 гадоў. Дагэтуль сярэдні тэрмін пагашэння займаў складаў 18 гадоў.

### I какуй таксама

«Мінбакалеягандаль» і

«Cafe Venezuela» падпісалі першы контракт на 20 тон кавы «Прэміюм». Гэтая партыя кавы, падкрэсліваецца ў паведамленні пасольства Баліварыянскай рэспублікі, «выраблена, упакавана і аформлена па-расейску спэцыяльна для Беларусі». Беларускі бок таксама выказаў зацікаўленасць у

закупе венесуэльской какавы і нацыянальнага венесуэльскага напою какуй.

### Украіна наганяе Беларусь па заробках

Паводле звестак беларускага Мінстату, у Расіі ў 2007 сярэдняя зарплата склала \$529, у Казахстане — 434, у Беларусі — 326, ва Украіне — 268.

**СП; БЕЛТА**

# Даступная панэль

Улады зь нейкіх цымяных прычынаў адцягваюць заканадаўчае замацаванье мэханізму іпатэкі.

Мэханізм жыльлёвай іпатэкі будзе замацаваны не раней за 2010—2015 гады. Такія тэрміны прадугледжвае зацверджаная ўрадам Канцэпцыя будаўніцтва даступнага й камфортнага жытла. Дзіўная няспешинасць у сітуацыі, калі чарга ахвотных займець ільготнае жытло па-ранейшаму складае 25 гадоў.

Іпатэка даўно выкарыстоўваецца ў суседніх краінах — Рәсей і Польшчы, — і ў тым ліку дзякуючы гэтаму там цэны на нерухомасць у судносінах зь сярэднімі заробкамі ніжэйшыя, чым у Беларусі.

Іпатечныя крэдыты ў Москве,

напрыклад, выдаюцца пад 8—9 % гадавых, у ЗША ціпер — да 5,5 %, у Кітаі — да 6 %, прыводзіць звесткі [naviny.by](http://naviny.by). Пры гэтым тэрміны выплаты крэдытаў складаюць 25—30 гадоў, тады як у Беларусі крэдыты можна атрымаць толькі пад 15 % і, як правіла, на тэрмін да 10—15 гадоў.

Некаторыя аналітыкі звязваюць сітуацыю на рынку нерухомасці з інтэрэсамі трывальнікам уласнасці і будаўнічых кампаній, якія пры ціпераційнай сітуацыі атрымліваюць звышдаходы. Сабекошт пабудовы панельнага жытла складае на сёняня для дзяржаўных будтрэстаў каля 300—400 даляраў за квадратны мэтар, тады як прадаюцца такія кватэры па 1700—2000.

Палітолягі бачаць у падтрыманні завоблачных цэнаў на жытло спосаб кантролю за насельніцтвам. Калі б людзі былі здольныя самі зарабляць на пабудове жытла, яны сталі б вальнейшыя ў сваіх палітычных паводзінах. Ціпер жа ім застаецца спадзяваща на дзяржаўную кватэру або чаргу — тое самае было ў

савецкі час.

На сёняня кв. мэтар жытла ў сталіцы Беларусі каштует ў сярэднім 1950 даляраў, тады як у Варшаве — 3700. Пры гэтым сярэдні заробак варшавяка большы за менскі ў 4 разы (на студзень — 1800 даляраў). Тыя самыя прапорцыі захоўваюцца і ў правінцыі.

Да таго ж, якасць сярэдняга жытла радыкальна лепшша ў Польшчы: там ужо не будуюцца панельныя дамы, якія ўсё яшчэ складаюць большасць новых будоўляў у Беларусі, а доля асобных дамоў ці дэльвюхатак вышэйшая на парадкі.

Што і казаць, беларуская канцэпцыя «даступнага і камфортнага» разыходзіцца з уяўленынямі эканамісту пра даступнасць і постсавецкага пакаленія — пра камфоркт.

Маладым беларусам застаецца спадзявацца, што апазыцыя дасягне посьпехай раней за «2010—2015 гады». Тады перамены на рынку жытла хіба што маглі бы надысьці чутчэй.

**Вячка Бутрыменя**

палітыкі.

У любой аўтарытарнай краіне горад жыве за кошт вёскі. Таму што горад нясе небяспеку сваёй здольнасцю да арганізацыі вулічных пратэстуў, тады як вёска лягчэй кантроліруецца. Так было ў СССР, дзе шляхам нялюдзкага эксплюатацыйнага сяля, коштам нават Галадамору, прафинансавалі індустрыялізацыю.

70% прадукцыі вёскі аказаліся стратнымі ў год рэзкага росту сусветных цэнаў на прадукты. Усё праз сыштэму, неад'емныя элемэнты якой — пазбаўленыя людзей уласнасці дзеля замацаванья іхнай залежнасці ад

пераразъмеркавальніка багацьця, дыспарытэт цэнаў і кантроль за таварнымі плынямі. У выніку вёска выжывае толькі дзякуючы благодетелю-бацьку (цэнтру), які, насамрэч, усяго толькі пераразъмеркавае багацьце, якое ёю вырабляюцца. І сама аказваецца вінаватая: «Толькі за 2007 год сельгаспрадпрыемствы ўзялі 1,3 трлн рублёў банкаўскіх крэдытаў на выплату заробкаў!» — грыміць сп.Папкоў.

А мо такі і праўда: сама вінаватая?

## Сельская гаспадарка стратная на 70%

### Працяг са старонкі 2.

У хуткім часе айчынны АПК атрымае льготны крэдыт на пасяянью. Урад рапартуе пра 666 аграрарадкоў (лічба якая запаветная!), збудаваных цігам апошніх трох гадоў, а таксама пра пляны збудаваць яшчэ 271 гарадок сёлета.

Калі назваць рэчы сваім імёнамі, то першапрычына аграрных проблемаў у тым, што ў вёсцы адбываецца катастрофа чалавечага матэрыйалу. Як саветы зрабілі чалавека парабкам у калгасе, як яны пазбавілі яго традыцыйнай, уласнасці і адказнасці, пачалася дэградацыя. У многіх з тых «гарадкоў» няма каму жыць: зьяжджаюцца альлаголікі з гарадоў, спрадаўшы свае кватэры. Страшная гісторыя з Ірынай Кужэльнай была нядайна трагічным адбіткам.

Лукашэнка думаў, што яму ўдасацца дасягнуць посьпеху ў мадэрнізацыі аграрнапрамысловага комплексу — вёска важная для яго, бо дае 40% ад усіх галасоў на выбарах і яе лёгка

палітычна кантроліруецца праз поўную дамінацыю дзяржаўнай і квазідзяржаўнай уласнасці — тым жа способам, што і ў прамысловасці: масіраванымі інвэстыцыямі. Валкую гроши, і гроши ўсё зробіць. Аказалася, не. Вёска стала самым правальным зъ «вялікіх эканамічных праектаў» Лукашэнкі. Аказалася, як і ў савецкі час, вёска застаецца ахілесавай пятою.

Чаму не ўдаецца спыніць дэградацыю чалавечага матэрыйалу на вёсцы? У аграсфэры, як і сферы паслуг, немагчыма дасягнуць эфекту, не змяніўшы адносінаў уласнасці.

Папкоў прамаўляе рэчы, пра якія казаць пры гэтым рэжыме не прынята, бо неабходнасць пераменаў ясная ўсім сумленным спэцыялістам, акрамя тупалобых сталіністаў, якія апанавалі «ідэалагічную вэртыкаль».

Чаму ж тады гэта ня робіцца? Адказ, як і з тым фатальным станам жыльлёвага пытання (гл. старонку гаспадаркі), трэба шукаць у сферы

# На 90-годзьдзе БНР прынялі ў Эўрапарлямэнт

10—13 сакавіка ў Страсбургу ў рамках чарговай сесіі Эўрапарлямэнту праходзяць мерапрыемствы ў гонар 90-годзьдзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі пад назовам «Беларускі тыдзень».

Сярод гасцей «Беларускага тыдня» былі старшыня Эўрапарлямэнту Ганс-Герт Потэрнг, кіраўнік фракцыі Эўрапейскай народнай партыі Джозэф Доўл, кіраўнік камітету па замежных сувязях Яцек Сарнош-Вольски.

Ідэя такога «Беларускага тыдня» сыходзіла ад Партыі БНР.

Яго праграма ўключае паказ фільму рэжысёра Юр'я Хашчавацкага «Плошча», выставы мастакоў Алеся Марачкіна й Рыгора Сітніцы, фотографаў Ігара Крашэўскага і Адама Тухлінскага, выступ гурту Зымітра Вайцюшкевіча W-Z Orchestra.

Цягам тыдня заплянаваныя дыскусіі і сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай грамадзкасці, іхная прэс-канфэрэнцыя, а таксама абмен думкамі па тэме «Незалежная Беларусь — неад'емная частка Эўропы». Будзе паднімацца пытаньне, — якое лабіруюць беларуская апазыцыя і дэпутаты Эўрапарлямента, — пра паніжэнне памеру консульскага збору з беларусаў за шэнгенскія візы.

Сярод 24 запрошаных беларусаў — старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла, лідэр апазыцыі Аляксандар Мілінкевіч, старшыня Партыі БНР, пэдагог Ля-


вен Баршчэўскі, эканаміст, намеснік старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, былы палітвізень, лідэр Хрысьціянскай Дэмакратыі Павал Севярынец, паэт і дыпломат Генадзь Бураўкін, праваабаронцы Алесь Бяляцкі і Валянцін Стэфановіч, прафэсар-сацыяліст Андрэй Вардамацкі.

«Беларускі тыдзень» арганізуе і фінансуе найбуйнейшая фракцыя Эўрапарлямента — фракцыя Эўрапейскай народнай партыі — Эўрапейскіх дэмакратаў.

Паводле  
charter97.org

## Гарадзенцы рыхтуюць паштоўкі да 90-х угодкаў БНР

Да друку падрыхтаваная сэрыя з 13 паштовак «Гарадня — другая сталіца БНР», прысвечаная 90-м угодкам Беларускага Народнага Рэспублікі, паведаміў гарадзенскі гісторык Андрэй Вапкевіч. Дзеля гэтага былі выкарыстаныя знайдзеныя ў архівах старыя здымкі. «Самы стары зь іх датаваны 1909 годам», — кажа гісторык. Да 25 Сакавіка яны будуть прэзентаваныя публіцы.



## Шэсьце на Дзень Волі

25 Сакавіка Беларусь сівяткуе 90-ю гадавіну з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Угодкі стварэння беларускай дзяржаўнасці ў сталіцы ад 1987 году традыцыйна адзначаюцца шэсьцем і мітынгам. Сёлета арганізатары прапануюць сабрацца 25 Сакавіка а 18 гадзіне на

плошчы Якуба Коласа, прайсці па праспэкце Скарыны, вуліцам Валадарскага, Гарадзкі Вал і Няміга да помнікаў Купалу, Міцкевічу і Багдановічу, а таксама мясцінаў, звязаных з абвяшчэннем БНР. Скончыца ўсё мае мітынгам ля Опэрнага тэатру. Адпаведную заляўку ў гарвыканкам падалі Аляксандар Мілінкевіч, Лявон Баршчэўскі, Мікола Статкевіч і Анатоль Лябедзька.

## Канфэрэнцыя ў Празе

22 сакавіка ў Празе пад патранатам міністра замежных спраў Чехіі адбудзе сяцёрча ў гонар 90-годзьдзя БНР. З дакладамі на ёй выступяць Івонка Сурвілла, Зянон Пазынк і Сяргей Шупа. Сярод удзельнікаў будуть таксама Павал Севярынец і Ян Румл, былы дысыдэнт, пасяль міністар унутраных спраў Чехіі, а цяпер кіраўнік ініцыятывы «Грамадзянская Беларусь».

Ахвотныя паўдзельніцачы ў сустрэчы могуць ліставаць на [info@civicbelarus.eu](mailto:info@civicbelarus.eu).

## Цяжка зарэгістрація увесь інтэрнэт

Першая намесыніца міністра інфармацыі Беларусі Лілія Ананіч заявила ў артыкуле на сайце агенцтва БЕЛТА, што адказнасць у інтэрнэт-СМІ за распаўсюд інфармацыі мусіць быць такай самай, што і друкаваных СМІ.

«На ўсе сайты працуець як сродкі масавай інфармацыі. Адна справа — распаўсюджваць інфармацыю пра тавары, іншая — фармаваць інфармацыйны і аналітычны блёк. У другім выпадку інтэрнэт-СМІ мусіць мець такія ж сямёны права і абавязкі, як і ўсе СМІ, у адпаведнасці з заканадаўствам пра друк», — заявила Л.Ананіч.

Пры гэтым Лілія Ананіч прызнала, што інтэрнэт — «складаны сэгмент інфармацыйнага поля», які «цяжка пра-

кантраляваць і зарэгістрація увесь у цэлым як такі».

Першая намесыніца міністра інфармацыі расказала, што пытанье пра занакана даўчае рэгуляванне інтэрнэт-СМІ ў Беларусі пра працоўваеца. Лілія Ананіч паведаміла, што для рэгулявання дзеянасці інтэрнэт-СМІ могуць быць унесеныя папраўкі ў дзеяныя законы альбо прыняты новыя норматывныя акты.

«Я не гатовая адказаць, калі канкрэтна можа адбыцца дадзеная карэктроўка занакана даўства. Але можна лічыць глебу гатовай для таго, каб працаваць далей над гэтай тэмай», — сказала Л.Ананіч.

**АК**

## Апэтыты ГУМу

ГУМ выставіў 28-мільёны рахунак удзельнікам прадпрымальніцкай акцыі 10 студзеня, паведаміў моладзевы актыўіст АГП Міхаіл Пашкевіч. «Матэрыяльных прэтэнзій да ўдзельнікаў акцыі ня мае ні мэтро, ні кінгарня «Цэнтральная», ні кінатэатр «Цэнтральны», ні «Макдоналдз», ні хуткая дапамога, ні гандлёвы цэнтар «Сталіца», толькі ГУМ. Яны гэта зводзяць да таго, што маніфэстанты сарвалі працу магазіну і зрабілі шкоду памерам 28 мільёнаў рублЁў», — кажа М.Пашкевіч.

Пашкевіч паведаміў, што ў матэрыялах КДБ, якія яны прадставілі міліцыі, фігуруе не 14, а 27 актыўных удзельнікаў вулічнай акцыі. Колькасць фігурантаў крымінальнай справы можа павялічыцца.

**Зыміцер Панкавец**

## СЪЦІСЛА

### Праваслаўныя распачалі Вялікі пост

Гэты 40-дзённы пост — найстрожэйшы, галоўны з чатырох шматдзённых постоў у годзе. Вялікі пост звязаны з хрысьціянскім паданнем пра пост Ісуса Хрыста ў пустыні.

Пост скончыцца на Вялікдень — самае шанаванне з гадавых съвятаў у праваслаўных.

### Буш узгадаў Казуліну

Прэзыдэнт ЗША Джордж Буш падчас урачыстасці ў нагоды 8 Сакавіка згадаў пра Ірыну Казуліну, паведамляе афіцыйны сайт Белага дому. «Амэрыка помніць такіх жанчын, як Ірына Казуліна. Муж Ірыны, Аляксандар Казулін знаходзіцца ў турме. Ірына Казуліна ўвесь час шчыравала для свабоды мужа. Ірына была віднай і ў справе барапубы з ракам малочнай залозы», — зазначыў амэрыканскі лідэр.

### Чарговая спроба рэгістрацыі

У Мін'юст пададзеныя дакумэнты на рэгістрацыю Праваабарончага съветніцтва грамадзкага

аб'яднання «Рух «За Свабоду». Гэта ўжо трэцяя спроба рэгістрацыі. Мін'юст двойчы адмаўляў.

### Ізноў Мірон

Бел-чырвона-белы сцяг звязаўся каля 9-й вечара на даху жылога дому, які стаіць на скрыжаванні вуліц газеты «Праўда» і Хмяльніцкага. Камэнтуючы зъяўленыя сцяга, віцебскі актыўіст Барыс Хамайда нагадаў, што ў горадзе праходзіць «Бел-чырвона-белы маратон» — шэраг акцыяў па вывешванні сцягоў да сёлетніх 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Каля сцяга знайшлі цыбулку, што паведамляе: ён узянуты ў гонар Макара Краўцова, аўтара гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі».

### Украіна абураная пазыцыяй Рәсей наkon Галадамору

«Выступаючы на сёмай сесіі Рады ААН па правах чалавека, прадстаўнік Рәсей чарговы раз заклікаў ААН устрымацца ад кваліфікацыі масавага голаду 1930-х ва Украіне — Галадамору — як

генацыду ўкраінскага народа. Ва Украіне гэта было ўспрынята з абурэннем», — гаворыцца ў камэнтары прэс-службы МЗС.

### Пуцін: на савецкую пэнсію «ні фіга было не купіць»...

На спатканні з новаабраным прэзыдэнтам Мядзведзевым і лідэрамі думскіх фракцыяў у Крамлі зайшла гаворка пра пэнсійную систэму. Проблему нізкіх пэнсій на сустэрчы ўзьняў лідэр Кампартыі Рәсей Генадзь Зюганав, адзначыўшы, што ў СССР сярэдняя пэнсія 90 рублЁў адпавядала б сёньняшнім 9 000 расейскіх рублЁў (каля 400 доляраў), а цяпер пэнсіянеры атрымліваюць у сярэднім 3—4 тысячи. «90 рублЁў, якія атрымлівалі ў савецкія часы, не апавядаюць \$400; гэта ня больш за \$120—150», — паправіў Зюганава Пуцін. «Дый на 90 рублЁў ні фіга было не купіць», — дадаў ён.

### ...і назваў сябе «расейскім нацыяналістам»

«Я ўжо звыкся да ярлыкоў, у прыватнасці, пра тое, што

цяжка размаўляць з былым агентам КГБ», — сказаў 8 сакавіка Пуцін, адказваючы на пытанні журналістаў пасля перамоваў з канцлеркай ФРГ Ангелай Мэркель. «Дзымітры Мядзведзев будзе свабодны ад таго, каб даказаць свае ліберальныя погляды», — мяркую ён. «Але ён ня меншы — у добрым сэнсе слова — расейскі нацыяналіст, чым я, і нашым партнірам зь ім будзе працаваць не прасыцей», — сказаў Пуцін.

У часе перамоваў Пуцін зрабіў некалькі прымірэнчых заяв. Ён дапусціў, што Рәсей пагодзіцца з незалежнасцю Косава тады, калі «гэта будзе зроблена ў рамках міжнароднага права».

Таксама ён заявіў, што Рәсей гатовая будзе пагадзіцца з уступленнем Украіны ў НАТО, «калі гэта будзе выбар украінскага народу, а не палітычнай вярхою».

У часе спаткання нямецкую канцлерку частавалі масыленічнымі стравамі.

**Зыміцер Панкавец; МБ; цытаты радыё «Свабода», ITAR-TASS, Бі-Бі-Сі**

# Яшчэ раз пра люстрацыю

З нагоды адной дыскусіі на Беларускім радыё піша Віталь Тарас.

Днямі давялося пачуць на Беларускім радыё, на канале «Культура», перадачу на тэму псыхалёгіі. Вядоўца перадачы — Алена Сыцяпанава — запрасіла ў студыю дзявою жанчын-псыхолягай (гэта быў пярэдадзень 8 Сакавіка) ды прапанавала ім паразважаць над пытаньнем: ці можа чалавек утамаваць свае страсці?

Гаворка ў перадачы, як ні дзіўна, была не пра каханье ці любоў, а пра нешта процілглэа. На што можа штурхнуць рэўнасьць? Чаму дзеці часцяком ненавідзяць сваіх бацькоў? Якім чынам чалавек можна зрабіць непапраўную крыху ў свайму калегу або нават сябру? Ці можа па-брацу падзяліць садовы ўчастак?

Вядоўца прывяла прыклад з жыцця: жанчына забіла свайго бывога мужа, які забіў 10-гадовую дачку і адседзеў за гэта тэрмін. У выніку помсты бяз бацькі засталіся ягонія дзеці ад новага шлюбу, а яна сама цяпер ня зможа даглядаць сваё другое дзіця.

Трэба сказаць, што калі напачатку суразмоўцы гаварылі пра праблемы псыхалёгіі ў асноўным на побытавым узроўні, дык у сувязі з паняткамі помсты і справядлівасці размова сягнула ўзроўню, так бы мовіць, гісторыка-філозофскага.

## Справядлівасць не для ўсіх

Удзельніцы перадачы вельмі хутка прыйшлі да вынёсавы, што справядлівасці для ўсіх не бывае. Напрыклад, — сказала адна з іх — для сярэднявечных хрысціянай паходы ў Палестыну й вызваленіне труны Госпада было справай справядлівай. А вось з гледзішча арабаў, маўляў, гэта выглядала зусім інакш.

Што ж, магчыма, забойства падлёткаў у ерусалімскай ешыве палестынцам-тэратыстам падалося некаму справядлівай адплатай Ізраілю... Але гаворка цяпер не пра гэта.

Наступны прыклад узаемінаў розных народаў падаўся мне асабліва цікавым. На думку псыхоляга, якая яго прывяла, беларускі народ не адчувае нянявісы ці да нямецкага народу, нягледзячы на злачынствы гітлерцаў

на акупаванай тэрыторыі. Бо немцы зрабілі столькі для Беларусі, асабліва ў справе гуманітарнай дапамогі пацярпелым ад Чарнобылю, што гэта іх рэабілітуе ў вачах беларусаў. Цяжка сказаць, ці сапраўды гэта так (асабліва ў дачыненьні да старэйшага пакаленія), якое ваявала).

Сацыялягічных даследаваньняў на гэтую тэму сустракаць не даводзілася. Тут для мяне важны іншы аспект, прапушчаны псыхолягам.

Сучасная демакратычная Нямеччына нічым не нагадвае Трэці Райх. Яна карыстаецца агромністым аўтарытэтам у сівеце, і найперш — у Эўропе, бясьпеку якой немагчыма ўяўіць сабе без ФРГ. Але гэта было б немагчыма, калі б не адбыўся міжнародны tryбунал у Нуэнбергу і сотні падобных tryбуналу ў Нямеччыне на мясцовым узроўні, калі б не адбылася дэнацыфікацыя грамадзтва. Немцы ня проста абстрактна пакаяліся ў сваёй віне перад іншымі народамі. Яны пільна ўгледзеліся і ўглідаюцца дагэтуль у сваю нядайнюю гісторыю, каб зразумець яе і саміх сябе. І робяць канкрэтныя заходы. (Выставу «Злачынствы гітлерскага Вэрмахту ў гады Другой сусветнай вайны» ў Бэрліне наведалі дзясяткі тысяч немцаў. На выставу, прысьвяченую Галадамору ва Украіне 1930-х гадоў, якая дамантравалася ў

Нацыянальным музеі гісторыі ў Менску, прыходзілі адзінкі. А ў Рәсей гэтую выставу ня ўбачыў ніхто, бо тамтэйшыя ўлады адмовіліся ад яе паказу. Сталінскі галадамор — хіба расейцы маюць да яго дачыненьне?) Чаму мяне зачапіла фраза наконт дараўнення гістарычнай віны немцам і чаму я на ёй спыніўся? Таму што бяз гэтага нельга было б зразумець сэнс таго выкаваньня, якое прагучала ў радыёперадачы пазней і якое падалося мне цэнтравым.

## Вока за вока

Гаворачы пра помсту як цалкам дэструктыўнае, брыдкае і шкоднае дзеянінне (псыхолягі ў дзяцінстве, відаць, не чыталі «Графа Монтэ-Крыста»), суразмоўцы згадалі

праблему... люстрацыі ў Польшчы.

Як сказала адна з удзельніц — ну, што ж, у свой час плодзі, каб пракарміць свае сем'і, абраці, мабыць, на лепшыя шляхі, пішучы даносы ў «органы». Але хіба правільна помсыць за гэта цяпер? Як гэта адаб'еца на іхных дзеяціях? Гэта ж выходзіць — вока за вока, зуб за зуб. Якая прымітывная мараль для нашага часу!

Варты адразу заўважыць, па-першым, што старадаўня юдэйская (чытай — біблейская) мараль была несумненным крокам наперад у парыўнанні з адсутнасцю маралі, калі адзін чалавек у літаральнym сэнсе слова паядаў свайго суперніка, карыстаючыся правам моцнага. Зрэшты, гэта права, як лёгка пераканацца, дзеянічае ў нашай дзяржаве і сёння.

Па-другое, люстрацыя, насамрэч, дагэтуль тычылася не столькі даносчыкаў, хоць гэта й шкада, колькі партыйных функцыянераў (напрыклад, НСДАП), а таксама начальнікаў рознага рангу й сакрэтных агентаў спэцслужбаў, датычных да перасыду іншадумцаў. І справа тут зусім не ў пачуцьці справядлівасці й помсьце — хоць гэты матыў, зразумела, заўсёды будзе прысутнічаць у дзеянасці людзей.

Сыцвяджаючы, што няма справядлівасці для ўсіх, нашы псыхолягі, съядома ці падсьядома, падмяняюць тэзу. Няма найвышэйшай справядлівасці на зямлі, але ёсць правасудзьдзе для ўсіх. Больш за тое, калі яно не для ўсіх, то гэта ўвогуле ўжо не правасудзьдзе. Гэта свавольства.

Калі забарона займаць пэўныя дзяржавныя пасады, выкладаць у школах, працаўаць у СМІ (гэта і ёсць люстрацыя) выкарыстоўваючы кімсці для звяздання асабістых рахунак ў ці ў мэтах кар'еры — гэта, безумоўна, агідна. Калі гэта кампанія ўладаў у палітычных мэтах, як у выпадку з макартызмам у ЗША на пачатку 1950-х гадоў — гэта сапраўды можна назваць паляваньнем на вядзьмарак. Як і нядайня спробы братоў Качынскіх расправіцца з дапамогай люстрацыі з палітычнымі праціўнікамі.

Але злоўжываньне законам не адмяняе неабходнасці законнасці й парадку.



ФОТО ВУМЕДАСЕТ

Калі мы ня хочам будаваць фашыстоўскую дзяржаву, мы ня можам дазволіць, каб быўшыя нацысты захоўвалі ў ёй ключавыя пасты альбо ўздзеянічалі на розум юнага пакалення. Бо гэта проста небяспечна для існавання дэмакратычнай дзяржавы. Калі мы ня хочам збудаваць нэасталінісцкую рэпрэсійную дзяржаву, мы ня можам пагадзіцца, каб на найважнейшых пасадах заставаліся тыя, хто сёньня пле асанну дыктатуры й дыктатару, хто спрабуе выхаваць маладое пакаленне на фальшивых каштоўнасцях кітлалту «Лініі Сталіна».

### Групавы сэанс

Вядома, людзям даводзіцца часам мяняць перакананыні. Мы памятаем,

як уchorашнія выкладчыкі гісторыі КПСС становіліся пропагандыстамі «перастройкі». І наадварот — як уchorашнія апантаныя прыхільнікі дэмакратыі і змагары з камуністычным рэжымам рабіліся адэптамі аўтарытарызму. Калі гэткі «пліоралізм» назіраецца ў мазгах прыватнага чалавека — гэта праблемы ягоныя. А калі гэтаму чалавеку даверыць буйныя СМИ альбо міністэрства?

І што цікава — размова ж не вядзеца пра тое, каб саджаць людзей за быўшыя перакананні (калі толькі яны ня зьдзейснілі крымінальных злачынстваў), а толькі пра тое, каб абмежаваць уплыў уchorашніх ідэйных функцыянараў у грамадстве, якое хоча скончыцца са спадчынай таталітарызму

(Польшча, Прыбалтыка, іншыя краіны Цэнтральнай Эўропы). А колькі ж эмоцыяў і крыку ў нас вакол тэмы люстрацыі як чагосьці антыгуманнага і несправядлівага.

У Беларусі, як вядома, нягледзячы на намаганні апазыцыі на пачатку 1990-х гадоў, закон аб люстрацыі ня быў прыняты. І што грамадзтва выйграла ад гэтага? Славутую стабільнасць? Магчыма. А які маральны і псыхалягічны ўрок атрымала маладое пакаленінне? Вельмі прости — усе размовы пра злачынствы сталінскага рэжыму, пра мільёны ахвяраў рэпрэсій, аказваецца, нічога ня вартыя. Бо ніхто ж з быўшых кіраўнікоў ГУЛАГу ці КГБ ня быў прызнаны вінаватым у злачынствах, ня быў асуджаны адкрытым судом. Тым больш, ніхто з іх не пакаяўся ў злачынствах. І не пакаецца, вядома.

КДБ на сваім сайце нават само сябе (то бок, сваіх быўшых супрапоўнікаў) абвесціла ахвярай «парушэнняў сацыялістычнай законнасці». Інакш кажучы, гэта нейкая варожая інфэрнальная сіла (ворагі народу?), а не органы ўнутраных справаў і дзяржбяспекі расстрэльвалі быўшых чэкістаў, камуністаў і яшчэ сотні тысяч ні ў чым не вінаватых грамадзянаў, звышчылі 90 працэнтаў беларускай інтэлігенцыі.

Размова, яшчэ раз варта падкрэсліць, не пра пакаранье. Размова пра яго няўхільнасць. Судзьдя Балтазар Гарсон у свой час выдаў ордэн на арышт Піначэта не таму, што ён яго ненавідзеў, а таму, што ён абавязаны быў зрабіць гэта паводле гішпанскага закону. У суд зъяўрнулася сваякі ахвяраў піначэтаўскага рэжыму.

Магчыма, ім лепей было прамаўчаць? Лепей было прамаўчаць жонкам і сваякам зынкілых у Аргентыне падчас вайсковай дыктатуры — тады ў краіне была б стабільнасць. Лепей маўчаць мацяркам Бэслану, на вачах якіх фэдэралы звышчылі дзяцей у школе разам з тэрарыстамі. Пагадзіцца з тым, што ў Беларусі няма вінаватых у зынкненіі вядомых палітыкаў, што ў нас няма палітычных.

Вядома, нам зручней ня ведаць іхных імёнаў. Таксама, як зручна ня ведаць імёнаў катаў і даносчыкаў. Інакш бы мы і яны адчувалі псыхалягічны дыскамфорт. Паколькі мы ня ведаем імёнаў быўшых сексатаў, значыць — яны па-ранейшаму сярод нас.

І ўсім спакойна. Усё спакойна. Сэанс псыхатэрапіі скончаны.

# Школьнікам паказваюць «Шчыт Айчыны» без купюраў

Найбольшую цікавасць у маладой аудыторіі выклікаюць пікантныя сцэны з фільму.

Фільмы ў школы Меншчыны прывозяць часта. Абавязковымі для наведвань-

ня з'яўляюцца стужкі, знятые паводле твораў, уключаных у школьную праграму. Дзеля «Шчыта Айчыны» ў адной са школаў заняткі нават скарацілі. Пайшла пагалоска, што фільм прывезылі на загад са сталіцы — нібыта парушыўся ідэалагічны аддзел Адміністрацыі презыдэнта.

На паказ пазганялі школьнікаў, пачынаючы з пяцікласнікаў. За квіток давялося аддаць па 700 рублёў. Цікава тое, што ні настаўнікаў, ні адміністрацыю школы не папярэдзілі, што фільм зъмешчае эратычныя сцэны. Апэратор акурат падчас аднаго з такіх эпізодаў выйшаў пакурыць. Настаўнікі ня ведалі, як спыніць фільм, а дзеці былі гэтаму толькі рады.

Цяпер урайцэнтрах Меншчыны анансуецца льготны паказ «Шчыта Айчыны». Без узроставых абмежаванньняў.

**Пільны**

## Ватыкан асукасьніў сьпіс съміяротных грахоў

Праз паўтары тысячы гадоў Ватыкан вырашыў прыстасаваць сьпіс съміяротных грахоў да эпохі гляблізаці. Да съміяротных грахоў адносяцца забойства, выкарыстаныне кантрацептываў, аборт, ілжэсъведчанье, шлюбная здрада і інші. Біскup Джанфранка Джыроці, кіраунік Апостальскага пэнтэнцыяля — царкоўнага трывалану, падкрэсліў, што съвятарам неабходна браць да ўвагі «новыя грахі, якія з'яўліся на далаглядзе чалавечтва ў сувязі з няспынным практывам гляблізаці». Да съміяротных грахоў таксама цяпер адносяцца ўжываныне наркотыкаў і сацыяльная несправядлівасць, праз якую ўзынікае галечка. Зъ ягоных словаў, у цэнтры ўвагі Ватыкану па-ранейшаму застаюцца такія съміяротныя грахі, як аборты і пэдафілія.

## Жыхар Magіlëva памёр ад голаду

Хуткая забрала яго з убогага жытла ў прыватным сэктары. Дактары канстатавалі крайнюю ступень зьніслення. Паціент гадоў сарака прызнаўся, што нічога ня ёў тры дні, дыйд да гэтага харчаваўся больш чым міэрна. Вывесыці небарaku зъ цяжкага стану дактары так і не дали рады. Ён памёр у бальніцы ўсяго праз некалькі гадзін пасля таго, як туды паступіў.

## Згарэла хата? Плаці штраф!

Пракурор Пінскага раёну Іван Наскевіч падтрымаў пажарнікаў у патрабаваныні спаганіць з пагарэльцаў граповыя штрафы і кампэнсацыі за выезд на пажары. У Пінску началіся суды. Цікава бачыць, як трасуцца руکі і копіїца сылёзы ў пагарэльцаў. Некаторыя зь іх увогуле ўпікаюць з залі паседжання, клянучь дзейную ўладу... Дымава, Агнёўка, Папялішкі, Пагарэлка, Пекла, Перунова, Двор-Жары, Гарэліца, Гарэлы Бор, Пагарэлы Востраў... Больш як 800 вёсак у Беларусі маюць назвы, якія так ці інакші паходзяць ад памяці пра пажары. Тут цяпер можна пачуць пра шматлікія прыклады салідарнасці грамады ў дапамозе пагарэльцам. Але не было яшчэ ў гісторыі беларускіх вёсак прыкладаў, каб пагарэльца цігнулі ў суд і адбраўлі на штрафы гроши, якія збираліся для яго аднавіскуюцы.

**У беларускай бульбі з'явіліся канкурэнты**  
У лідэрні па спажываныні бульбы — беларусаў — з'яўліся сур'ёзныя канкурэнты. Радзімай бульбы з'яўляецца Пэр, дакладней, Альтышня — трэтыгорыя сучасных Пэр і Балівіі. Тысячагодзізмі бульба складала аснову рагыёну народнай Андаў. У Пэру каля 2800 гатункаў бульбы — больш, чым у любой іншай

краіне. Наўрад ці якая гародніна была прадметам такай жарсыці і пазіці, як бульба. Карнавал, стракатыя строі, традыцыйныя танцы і музыка — у гонар бульбы. І ўсё гэта пад вокліч «La papa es Peruana» — «Бульба — перуанка». Пэруанскі ўрад плянне вывесыці сваю бульбу і на міжнародны рынак. Разнастайнасць колераў і форм, вітаміны, амінакіслоты — вось канкурэнтныя перавагі перуанскай бульбы ў параўнанні з белай, якую можна знайсці ў кожнай беларускай хаце.

## Няўлоўны злодзей зь пяцьцю цялятамі

Невядомы залез ноччу ў цялятнік саўгасу-камбінату «Мір», што ў Баранавіцкім раёне, і выкraў пяць цялят. Гаспадарцы нанесеныя страты памерам 20 млн рублёў. Злодзей, можа, і знойдуць, а цялят — наўрад ці.

## Рагачоўскія Ньютаны

Двое інвалідаў зь вёскі Стары Доўск Рагачоўскага раёну, якім спатрэблялася цягла, вырашылі яе здабыць з будынку старой касцельні. Калі началі выбіваць цяглу са сцяны, на іх упала дзве жалезабетонныя пліты. Мужчыну і жанчыне відавочна пашанцавала, бо пліты, зьблішы іх на замлю, за нешта зачапіліся і, навіснуўшы над імі, прыпіснілі так, што або апынуліся ў палоне. Вызвалілі іх адтуль супрацоўнікі МНС. Мужчына з чэррапна-мазгавой

траўмай апынуўся ў бальніцы, а жанчына перанесла стрэс.

## Патоп можа прыйсці раней за Апакаліпсіс

Расейская ратайнікі дзяжураць ля сэктанцкай замлянкі ў Пензенскай вобласці, у якой ужо больш за чатыры месяцы чакаюць канца сьвету і 12 нашых суайчыннікаў. Гэта звязана з інтенсіўным таяннем сънегу. Пакуль рэальныя пагрозы затаплення замлянкі няма, аднак сітуацыя можа зменіцца ў любы момант.

## У Таджыкістане зьнесылі апошні помнік Леніну

2 сакавіка ў Душанбэ быў дэмантаваны апошні помнік Уладзіміру Ўльянову-Леніну. На думку гарадзкой улады, помнік не пасуе цэнтральному парку культуры, бо ягонае імя і дзяянасць не звязаныя з таджыцкай культурай. Месца Леніна зойме клясык таджыцкай літаратуры Рудакі. Паколькі скульптура Леніна з'яўляецца творам мастацтва, вырашана перадаць яе ў мастацкі фонд.

**Паводле**  
**радыё «Рацыя»,**  
**«Звязда», «Magіlëўskія**  
**ведамасці»,**  
**BulletinOnline.org, ont.by,**  
**«Мінск-навіны»,**  
**generation.by,**  
**Сусвет.Інфо,**  
**«Коммерсанть»,**  
**IA REGNUM**

**4 сакавіка****Канстытуцыйны суд адмовіў вернікам**

Канстытуцыйны суд ня будзе разглядаць прапановы зьменаў у рэлігійным заканадаўстве краіны, пад якім падпісаліся больш за 50 тысячаў беларусаў, гаворыцца ў адказе, накіраваным з суду ў адміністрацыю пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». У адказе падкрэсліваецца, што грамадзяне ня могуць выступаць з прапановамі да Канстытуцыйнага суду, а таму вернікам прапаноўваецца зьвярнуцца да ўраду ці презыдэнта з просьбай выступіць з такой ініцыятывай.

**5 сутак за расьцяжку «Свабоду Казуліну!»**

Суд Цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 5 сутак актыўіста сацыяльно-дэмакратычнай партыі «Грамада» **Аляксандра Марозава**. Яго затрымалі 1 сакавіка за вывешванье расьцяжкі: «Свабоду Казуліну!».

**Судзьдзя не прызнала жалобную акцыю пікетам**

Судзьдзя Чыгуначнага райсуду Віцебску **Ала Бандзюкова** скіравала на дапрацоўку пратаколы, складзеныя на актыўістай **Алену Залескую і Барыса Хамайду**, якія 25 лютага зладзілі акцыю памяці Ірыны Казулінай. Міліцыянты расцанілі гэтыя дзеяньні як несанкцыянаване пікетаванье. Судзьдзя ня стала разглядаць складзеныя міліцыянтамі пратаколы, бо на ўбачыла ў матэрывалях складу апісанага правапарушэння. Пратаколы яна загадала адправіць у РУУС, каб там іх або дапрацаўвалі, або ўвогуле зьнішчылі як неспарядныя.

**Справа Салаўёўскага ў судзе**

Крымінальную справу супраць актыўісткі незарэгістраванага «Маладога фронту» **Кацярыны Салаўёўскай** па абвінавачаныні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі перадалі ў суд. Яе адлічылі з Палацкага ўніверсітэту з фармулёўкай «за акадэмічную непаспяховасць».

**Абшукалі партыйцаў**

Каля Шчучына (Гарадзеншчына) міліцыянты спынілі аўтаправаабаронцы і грамадзкага дзеяча **Віктара Сазонава**, разам з якім зь Менску ў Горадню вярталіся актыўіст Партыі БНФ **Сяргей Мальчык** і старшыня рэгіянальнага аддзялення АГП **Юры Істомін**. Міліцыя нібыта шукалі фальшивыя гроши. У РУУС праваахоўнікі правялі надгляд асабістых рэчаў затрыманых, абшукалі аўто, скапівалі партыйныя дакументы, у тым ліку і сьпіс гарадзенскіх кандыдатаў на парлямэнцкія выбары.

**5 сакавіка****Пасадзілі за налепкі**

Моладзевага актыўіста **Максіма Сергяйца** суд Цэнтральнага раёну Менску прысудзіў да 5 сутак арышту за распаўсюд налепак з запрашэннем адсвяткавацца Дзень Волі. Паводле съведак, затрыманых разам зь ім, 4 сакавіка пасля затрымання хлопца зьблізу ў пастарунку. Судзьдзя **Тацяна Паўлючук** абвінаваціла актыўіста паводле арт. 23.34 КоАП — «Парушэнне правіл арганізацыі масавых мерапрыемстваў». Съведкамі на судзе выступалі супрацоўнікі Цэнтральнага аддзелу аховы **Мікалай Янушкевіч і Вадзім Губараў**.

**Міліцэйскі пагром у Бабруйску**

У Бабруйску два міліцыянты ўварваліся ў хату грамадзкага актыўіста **Igor Ходзькі**. Адзін з іх прадставіўся лейтэнантам **Тоўстыцікам**, другі не назваўся. Міліцыянты не прад'явілі нікіх папераў і дакументаў, што давалі ім права праводзіць вобшук. Знайшоўшы некалькі нумароў газеты «Свабода», госьці выклікалі падмогу. Са словаў I.Ходзькі і **Алесі Чыгіра**, што быў у яго на кватэры ў той момент, супраць іх спрабавалі ўжыцце фізычную сілу. Міліцыянты, як съведчылі актыўісты, перавярнулі ў пакоях усю мэблю, і зьнеслы з сабой пачак газетаў.

**6 сакавіка****«Адзін сьвет-2008» у Горадні наведалі ідэоліяг і пажарны**

Галоўны ідэоліяг Горадні **Сяргей Дубавец** і прадстаўнікі МНС наведалі адкрыццё фэстывалю фільмаў «Адзін сьвет-2008» у памяшканыні Таварыства беларускай школы. Чэскага пасла **Үладзімера Румла**, які адмысловы наведаўся ў Горадню дзеля ўдзелу ў адкрыцці фэстывалю, падчас экспкурсіі па горадзе ўвесь час здымалі на камэрку незнамы ў цывільнім.

**Жалезнічэнку пакінулі ў войску**

Судзьдзя Цэнтральнага райсуду Гомелю **Жанна Андрэйчык** не падтрымала скаргі маці актыўіста і прызнала законным адлічэнне Зымітра з Гомельскага ўніверсітэту. Нагадаем, 22 студзеня З. Жалезнічэнку пайторна адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту, пасля таго як 16 студзеня ён быў адноўлены паводле пастановы суду. 25 студзеня тэрмінова быў пакліканы ў войска. Цяпер ён служыць у чыгуначных войсках.

**Шчукін таксама невыязны**

Дэмакратычны актыўіст **Валер Шчукін** ня змог выехаць у Нямеччыну праз беларускую мяжу — памежнікі паведамілі яму, што ягонае прозвішча пазначанае ў съпісе невыязных. У Нямеччыну ён ўсё ж патрапіў праз Расею.

**КДБ дзейнічае праз ваенкаматы**

Супрацоўнікі УКДБ па Гомельскай вобласці спрабавалі дапытаць актыўіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» **Андрэя Стрыжака** ў будынку Рэчыцкага ваенкамату. Двоє незнаёмых прадставіліся супрацоўнікамі КДБ **Сяргеем Аляксандравічам К. і Юр'ем Анатолевічам Ф.** Калі Стрыжак ад гутаркі адмовіўся, апэратыўнікі далі яму нумар тэлефону дзяжурнага КДБ па Рэчыцкім раёне. Два тыдні таму ў Жыткавіцкім райваенкамат «для ўдакладнення некаторых пытанняў» выклікалі актыўіста «Грамадзянскага форума» **Аляксандра Бандзюка**. Невядомы, які прадставіўся супрацоўнікам КДБ, прапанаваў маладому чалавеку маральную і матэрыяльную падтрымку грамадзкай арганізацыі наўзамен на супрацоўніцтва. Са словаў А.Бандзюка, ён адмовіўся ад супрацоўніцтва, больш зь ім на контакт нікто не выходзіў.

**9 сакавіка****Зноў затрымалі кірауніцтва «МФ»**

Гэтым разам Цэнтральная рада арганізацыі праходзіла ў сталічным мікрараёне Серабранка на ofісе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў (БКДП). Недзя 13.30 у ofісе уварваўся спэцназ, былі затрыманыя 32 чалавекі: сярод іх Зыміцер **Дашкевіч**, Зыміцер **Хведарук**, **Артур Фінькевіч**, **Наста Палажанка**. За некалькі гадзін усіх, апрач **Арцёма Дубскага**, адпусцілі. Арцём праходзіць як абвінавачаны ў спрave амасавых беспарадках 10 студзеня. Яго дапыталі ў якасці абвінавачанага і адпussцілі. Раней масавае затрыманье сяброў Цэнтральнай Рады МФ адбылося 16 лютага. Пасля некалькіх гадзін утрыманья ў РУУС Менскага раёну тады ўсе таксама былі адпушччаныя без скла-дання пратаколаў.

**10 сакавіка****Скрабцы аб'явілі галадоўку**

Былы дэпутат парлямэнту **Сяргей Скрабец** і ягоны малодшы брат **Аляксандар** абвясьцілі бестэрміновую галадоўку. Яны патрабуюць ад А.Лукашэнкі неадкладна вызваліць палітвязня **Аляксандра Казуліна**, **Андрэя Кіма**, **Сяргея Парсюковіча**.

**Пастара царквы «Новае жыццё» аштрафавалі**

Суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» **Вячаслава Ганчарэнку** на 250 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ў невыкананыні прадпісанняў праукора. Пры канцы 2007 прадстаўнікі розных інстанцыяў намагаліся праісці ў будынек царквы, але вернікі заявілі, што пакуль ня вырашиліца канфлікт з уладамі, ня пусціцца чужых.

# Съмяротнікі па волі ДАІ

Каб спыніць нецьвярозага кіроўцу, які нёсься па трасе Менск—Мікашэвічы з хуткасцю 180 км/г, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтоль людзей.

## «Нас выкарысталі як жывую загарадку»

Здарэнне адбылося 2 сакавіка на 8-м кіляметры трасы Менск—Мікашэвічы. Як паведамляе газета «Автобізнес-Weekly», каб затрымаць парушальніка, што на вялікай хуткасці 40 хвілінаў уцякаў ад міліцыянтаў са Слуцку ў кірунку Менску, інспектары ДАІ праста спынілі на дарозе некалькі легкавікоў. Са словаў людзей, што знаходзіліся ў машынах, ім не дазволілі выйсці з аўто. Парушальнік на вялікай хуткасці ўрэзаўся ў адзін з аўтамабіляў і зачапіў другі. У машыне, на якую прыйшлося самы моцны ўдар, знаходзілася трохгадовае дзіця. У выніку сутыкнення некалькі чалавек пацярпелі, адзін атрымаў чэррапна-мазгавую трауму. Пацярпелыя съцвярджаюць, што ДАІшнікі мелі два спэц-аўтамабілі, але не скарысталіся імі. Кіраўнічка Цэнтра правоў чалавека, адватка Вера Страмкоўская, паведаміла «НН», што 11 сакавіка ўдзельнікі ДТЗ зъявіліся да прокурора Менску са скаргай на дзе-

яніні супрацоўнікаў ДАІ.

## Зачараванае кола

Кіроўца аўто, за якім гнаўся ДАІшнікі, атрымаў цялесныя пашкоджанні і знаходзіцца ў адной зь менскіх бальніц. Пацярпелі таксама трое ягоных пасажыраў. Кіроўца раней прыцягваўся да крыміналнай і адміністрацыйнай адказнасці, у тым ліку і за кіраванье аўтамабілем без пасывядчання кіроўцы.

Ва Ўправе ДАІ Менскай вобласці карэспандэнту «НН» паразіл зъявнуща ў аддзел агітацыі і пропаганды. Супрацоўнік аддзелу адказаў, што інцыдэнтам з'яўлялася ДАІ гораду Менску. Дзяжурны менскага гарадзкога ДАІ паведаміў, што трэба зъяўтрацца ў аддзел агітацыі і пропаганды, маўляў, там будуть ўсё ведаць. Супрацоўніца аддзелу заявила, што пра аварыю на 8-м кіляметры трасы Менск—Мікашэвічы даведалася ад журналістаў, якія сёньня началі званіць. Паводле яе словаў, 8-ы кіляметтар вышэйпамянянай дарогі адносіцца да кампэтэнцыі абласной управы ДАІ, а таму па камэнтары трэба зъяўтрацца менавіта туды.



Этая машина прыняла на сябе асноўны ўдар.

Кола замкнулася.

## «Кіроўцы няправільна зразумелі»

Супрацоўнікі ДАІ не спрабавалі стварыць шчыт зь легкавых аўтамабіляў грамадзян на трасе Менск—Мікашэвічы. Прагэта ў сераду заявіў на брыфінгу намеснік Упраўлення Дзяржаўтаінспэкцыі МУС палкоўнік Ігар Ваніцкі.

Паводле ягоных словаў, сутыкненне аўтамабіля «Фальксваген Гольф», за рулём якога ехаў п'яны кіроўца, з машынамі людзей, што ехалі ў Менск, а таксама аўтамабілямі супрацоўнікаў ДАІ, адбылося ў выніку таго, што кіроўцы грамадзянскіх аўто, спыніўшы свае транспартныя сродкі, няправільна зразумелі жэст супрацоўніка ДАІ, які патрабаваў пра-

цягваць рух у кірунку Менску.

## Навумаў: вінаватых пакараюць

Тым часам кіраўнік Міністэрства ўнутраных спраў Уладзімер Навумай заявіў пра гатоўнасць пакараць супрацоўнікаў ДАІ, якія паставілі пад съмяротную пагрозу жыцьцё людзей, паведамляе «Інтэрфакс».

«Неўзабаве матэрыялы разгляду па дадзеным факце, які праводзіцца ў рамках МУС, будуть перададзены ў прокуратуру. Адначасова прокуратура вядзе разгляд у сувязі са зваротам пацярпелых у дадзеным інцыдэнце грамадзян. Калі вінаватымі апінущца супрацоўнікі ДАІ, яны будуть, безумоўна, пакараныя», — заявіў міністар.

**Сямён Печанко**

Згодна з п. 9.12 арт. 3 «Правы і абавязкі кіроўцаў» Правілаў дарожнага руху, кіроўца абавязаны прадставіць транспартны сродак для вызвалення праезнай часткі дарогі ад пашкоджаных у выніку ДТЗ транспартных сродкаў, а таксама дастаўляць на спрайным транспартным сродку супрацоўнікаў праваахоўных органаў для выканання неадкладных службовых абавязкаў, звязаных з перасыпедам асобабў, падзраваных у зьдзяйсненні злачынстваў, у выпадку прынайцца памянянёмі супрацоўнікамі належных мераў бысьпекі кіроўцы і пасажыраў транспортнага сродку.

**Месца здарэння.**



Аўб/БУ

# Вялікі дзякуй

**Тамары К.** зь Менскага раёну.

**Яніне М.** зь Берасця.

**Юр'ю Б.** з Кобрыйскага раёну.

**П.Г.** з Мастоўскага раёну.

**Вользе А.** зь Любанска га раёну.

**Аляксею Ш., Алесю Б., Вячаславу С.** з Баранавіцкага раёну.

**А.Дз.** з Магілёва.

**Раману М.** з Маладэчанскага раёну.

**Іосіфу Д.** зь Свіслацкага раёну.

**Аляксандру С., Уладзімеру В.** з Горадні.

**Мікалаю Ж.** з Мазырска га раёну.

**А.Г.** з Кіраўскага раёну.

**Анатолю І.** з Чэрвеньскага раёну.

**Леаніду М.** з Клімавіцкага раёну.

**Генадзю Л.** з Гомелю.

**Сяргею К.** з Чашніцкага раёну.

**В.Н., А.С., Ільгі А., В.М., Аляксандру М., Д.Л., Надзеі М., Кірылу**

**М., Тацяні П., Уладзімеру Г., Аляксею К., Аляксею П., А.Б., М.Г., Настасьсі**

**Ж., Эдуарду К., А.З., Д.К., М.Б., Галіне Т., Людміле М., Аляксандру Ф., Віктару Б., Алегу А.,**

**Ніне К., Багуславу У., Зіне К.** зь Менску.

**Франц Сіўко.**  
Дзень Бубна. —  
Менск: Логвінаў,  
2008. — 276 с.

**ФРАНЦ СІЎКО**  
**ДЗЕНЬ БУБНА**



Замаўляйце кнігі  
сэрыі

«Кнігарня «Наша  
Ніва»»

праз т.:  
**(029) 505-39-11,**  
**(029) 126-36-87**

або праз e-mail:  
**knihi@me.by**

**Наша Ніва**

ПАВЕДАМЛЕНИЕ

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828  
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Менск, код 764

Рахунак ат-  
рымальніка **3012 206 280 014**

Асабовы  
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрас)

Від аплаты				Дата	Сума
За газету "Наша Ніва"					
Агулам					

Касір

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828  
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Менск, код 764

Рахунак ат-  
рымальніка **3012 206 280 014**

Асабовы  
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрас)

Від аплаты				Дата	Сума
За газету "Наша Ніва"					
Агулам					

КВІТАНЦЫЯ

Касір

М.П.

**Каб  
ШТОТЫДЗЕНЬ  
атрымліваць  
газету,**

дасылайце адрасы  
і гроши за газету.  
Кошт на месяц —  
8 тыс. рублёў.

1) Просім усіх  
ахвотных чытаць  
газету паведамляць  
у Рэдакцыю свае  
адрасы і тэлефоны.  
Гэта можна зрабіць  
праз: тэлефоны:  
**(017) 284-73-29,**  
**(029) 260-78-32,**  
**(029) 618-54-84,**  
e-mail: [dastauka@nn.by](mailto:dastauka@nn.by),  
паштовы адрес:  
220050, г.Менск,  
а/с 537.

2) Просім у блянку  
банкаўскага  
паведамлення ці  
паштовага пераказу  
дакладна  
і разборліва  
пазначаць адрас,  
у тым ліку  
паштовы індэкс і  
код пад'езду.

# Час глухіх

Піша Аляксей Фралоў.

Пікеты, зборы подпісаў, нарады, кансультаты, інформанты... Усё было, але найчасцей — безвынікова. У нас цяпер што ні пішы, ні крычы — нічога. Пад экскаваторам кладзіся — пераедзе ды не заўважыць. Сённяня лёгка жыць толькі з завязаннымі вачымі, у сваіх мроях, у «залюстроў». А ў каго мрояў няма, таму хутчэй трэба даць набор віртуальных «камп'ютарных прыставак» (чым тэлебачаныне не такая прыстаўка), каб камфортна пачувацца.

Але ж азірнемся навокал. Толькі тое, што цяпер, толькі тое, што навідавоку ў менчукоў, — прыводзіць у здранцвенненне і роспач. Жахаецца і ад маштабнасці, і ад цынізму ды неадступнасці, з якой кроначаць гэтую тэрмінатары па гістарычным Менску, па тых рэштках старога. Але самае страшнае — абыякавасць і неразуменне людзей. Толькі тады, калі гэта жыццёвёва кранае іх — яны ажываюць і пачынаюць дзейнічаць, як зварухнуліся жыхары вуліцы Маркса.

«Пацёмкінская, Бубноўская, Фасадная, Экскаватарная рэстаўрацыя» — якія толькі паняткі ні прыдумвалі неабыкавыя спэцыялісты, каб назваць гэту проблему. Мне здаецца, тут трэба паславіць дыягноз: «Духоўная анэмія ў спалучэнні з цемпрашальскім невуцтвам». Менавіта гэта галоўныя ворагі нашай спадчыны — халодная абыякавасць і страта адчувальнасці, дримучая не-

**Аляксей Фралоў**

краязнаўца, музыка, удзельнік кампаніі ў абарону старога Менску

пісьменнасць, цемра народная.

Праблема ня новая. Вялікі Багдановіч з абурэннем пісаў: «Народ, беларускі народ! Ты — цёмы, сыяны, бышчам крот. Табою ўсягады пагарджалі, Цябе не пушчалі зь ярма І душу тваю абакрапі, — У ёй нават мовы няма». А ў іншым вершы, з болем: «Краю мой Родны!... Столыкі ты зноші нядолі... Жалем сыцкаюцца грудзі!... Усюды панурыя людзі...».

Але ўзынёсла-мажорна пісаў клясык калісці пра нашу архітэктурную спадчыну: «Каб залячыць у сэрцы раны, Забыць пра долі цяжкі глум, Прыйдзіце да касыцёла Ганны, Там зынкнунь съцені цяжкіх дум». А яшчэ: «Толькі ў сэрцы трывожным пачую За краіну радзімую жах, — Ўспомню Вострую Браму съявіту І ваякаў на гроздных канях...». Эх, дарагі Максіме! Чароўны віленскі касыцёл съв. Ганны ды Вострая Брама цяпер апынуліся за мяжой (можа, таму яшчэ і стаяць), а тут у нас ужо іншая гісторыя. Тут забылі, адракліся, прадалі і аддаўлі...

Толькі пералік разбуранняў за апошні час у Менску ўражвае: амаль цэлы квартал паміж Нямігай і Рэвалюцыйнай альбо ўжо катэджызаваны, альбо «у працэсе». Уся вуліца Гандлёвая (усё ж, сымбалічная назва) у тым жа «пратэсе». Мала што засталося ад дому былога кляштару бэрнардынак у пачатку цяперашніх вуліцы Кірыла і Мятода, што стаць тут яшчэ з раннянга барока. Дыя наагул, той кляштар, яго аб'ёмы і абрэсы мы ўжо слаба бачым у панараме старога гораду, прынамсі, з боку Свіслачы: яго закрылі новенькая корпусы будучай праваслаўнай Духоўнай акадэміі. Для яе патрэбай перадалі таксама дом № 27 па



Гандлёвой, што выходзіць на Нямігу каля трамейбуснага прыпынку. Неўзабаве ён быў разбураны «до основанья, а затым...», канечне, «адноўлены» з зашклёным лесьвічным пралётам у стылі «Нацыянальнага дыяманту». А хутка ўсё гэта хараство ўпрыгожыць, не — укарануе залацістая цыбулінка, як сымбал неўміручай інтэграцыі. Ня важна, што гэта зусім не беларускі элемэнт праваслаўнай храмавай архітэктуры. А мо наадварот — важна! Для генэрал-губэрнатара Мураёва, прынамсі, так было. Памятаеце ягоныя слова: «Што не зрабіў расейскі штых, тое зробіць расейская царква і школа».

Да дзівюох антыбеларускіх ініцыятуры ў Мураёва можна дадаць сённяня яшчэ і трэцюю — ужо нашу, айчынную — «рэстаўрацыю». І што казаць пра Менск. А Горадня, а... Апатэозам рэстаўрацыі нядаўна стала поўнае разбуранье корпусу-галерэі Нясьвіскага замку, адной з

асноўных і найцікавейшых у мастацкім і гістарычным пляне частак палацу Радзівілаў, найважнейшага помніка гісторыі і культуры Беларусі, помніка сапраўды сусветнага значэння. No comments! Толькі што скажа ЮНЭСКА? Няўжо павесіць ганаровую пышльадачку на ту ю адзінную фасадную съценачку звонку, якая яшчэ пакуль засталася, каб сорам прыхаваць?

Што ж стаць за такімі фасадамі? Анічога! Асабліва красамоўна гэта выглядае падчас вялікай айчыннай рэстаўрацыі. Хацеў сказаць — «вайны» (так выглядае і такія наступствы мае), але ж тут не вайна. «Рэстаўрацыя»! Ужо потым, калі ўжо адбудаваны з нуля бяздушны муляжык — ня так уражвае. Статыўнейкі аб'ёмы са шклопакетамі, адчуваеца, што нешта ня тое, няма духу старога места, чагосяці бракуе. Але звычайному чалавеку цяжка разбарацца — чаго. Адчуваныне толькі ёсьць, што гэта пад-

робка, што цябе падманваюць! Толькі прафэсіяналы або людзі неабыякавыя ведаюць ці адчуваюць усю велічыню стратага той аўтэнтыкі, якая больш ніколі ня вернецца.

Людзі Беларусі! Падыдзіце ў гэтыя дні да дому В.Дуніна-Марцінкевіча ў Менску на вул.Койданаўскай (Рэвалюцыйнай). Ушануйце клясыка айчыннай літаратуры якраз на ягонае 200-годзьдзе! У складзіце кветкі ці вянкі ў памяць пра дом пісьменніка ў той катлаван, што на яго месцы. (А во пэрформанс быў бы, Алеся Пушкін пазіздросціць.) Палова будынку № 14 ужо адноўленая, а палова «ў працэсе», разам з суседнім будынкам № 12. Раней падобнае здарылася з домам яшчэ аднаго беларускага клясыка XIX ст., сябра Дуніна-Марцінкевіча — кампазытара Станіслава Манюшкі.

Палюбуйтесь на ўжо «адноўленыя» шэдэўры Верхняга гораду, «стараасьвецкія» шклопакеты ды вытанчаныя «ліпчыя» гzymсы ў барочнай (прабачце, барачнай) тэхніцы муроўкі «цэгла на цэглу», то бок цапу-лапу. А яшчэ ж у 1950-я ў Менску былі прафэсіяналы, што хо-



рошы «цягнулі» гzymсы — паглядзіце на будынкі праспэкту Скарыны ды іншыя, з «гораду СОНца». Умелі і рабілі! Сапраўды зь любоюто будавалі сваю мару, свой горад (згодны з фотамастаком і пісьменнікам Артурам Клінавым).

ПадСУМоўваючы свае развагі, скажу, што ўжо даў-

но насьпеў час у Беларусі ўзнагароджаць у галіне рэстаўрацыі. Канечно, можна нават і мэдалём Ф.Скарыны. Яму ўсё роўна ўжо не баліць. І намінантай будзе шмат.

Толькі на зваротным баку мэдаля працягну прыгожа выгравіраваць экскаватар — галоўны інструмент «рэстаўрагараў», альбо маляўнічую

руину фасаду з разяўленай ямай унутры, дзе нічога, дзе ўсё вырвана з падмуркам, з коранем, з сэрцам. А яшчэ можна там выгравіраваць сыпіс адраставанай, чытай — зыншчанай за апошні час, спадчыны. Але ж вялікі будзе сыпіс! Ну і мэдаль, адпаведна, таксама вельмі вялікі.

**Фота аўтара**

## Жанчына-легенда

Яна пайшла да пасла адной з самых магутных дзяржаваў съвету. Ня стала казаць пра дыктатуру і дэмакратию, а выдыхнула: «Калі ён памрэ, я памру таксама, бо не змагу безь яго жыць». **Уладзімер Някляеў — пра Ірыну Казуліну (Сабалеўскую).**

Яе муж, палітвазень, аб'явіў галадоўку, патрабуючы, каб пытаныне пра ягону краіну, дзе найпершымі каштоўнасцямі называемыя чарка ды скварка, было разгледжанае ў Радзе Бясыпекі ААН. Калі гэтага ня станецца, ён дагаладаецца да съмерці.

Муж галадаў тыдзень, другі, трэці, чацверты,

пагроза съмерці стала реальны. Хтосьці ўтварвалаў яго спыніць галадоўку, нехта чакаў, калі ён памрэ.

Ведаючы ягоны характар, яна разумела, што ён сканае, але ад свайго не адступіцца. Трэба было яго ратаваць.

Яна пайшла да пасла адной з самых магутных дзяржаваў съвету. Ня стала

казаць пра дыктатуру і дэмакратию, а выдыхнула: «Калі ён памрэ, я памру таксама, бо не змагу безь яго жыць».

Пасол адной з самых магутных дзяржаваў съвету, мусібыць, ведаў, што такое насамрэч ёсьць чалавечыя каштоўнасці. Ён накіраваў свайму ўраду дакумэнт, у якім аргументаваў тэрміно-

вую неабходнасць разгляду ў Радзе Бясыпекі ААН таго пытання, на якім настойваў палітвазень, што і было зроблена.

Палітвазень спыніў галадоўку.

Жанчыну, якая ўратавала ад съмерці свайго кахранага, 27 лютага 2008 году пахавалі на могілках у вёсцы Тарасава пад Менскам. З гэтага дня ў нас зьявілася месца, да якога ўсе і кожны, хто кахаў і каҳае, можа прынесці кветкі.

Гэта ёсьць тое, што можа стаць легендай. А імя жанчыны з гэтай легенды — Ірина Казуліна, да шлюбу — Сабалеўская.

**Уладзімер Някляеў,  
Гомель, 8 сакавіка**



# Незалежнасьць — не пікнік у Курапатах

Косава вачыма беларуса.

Утварэнъне незалежнага Косава выклікала шквал камэнтароў, сярод якіх (гэта прыемна) былі спробы агучыць і беларускае гледзішча. На жаль, змест гэтых выказваньняў больш залежыць ад таго, на якім баку супрацьстаянья «ўлада — апазыцыя» знаходзіцца камэнтатар, чым ад досьведу Беларусі ў геапалітычных пэртурбациях. А на чым жа грунтаваць уяўленъне пра інтарэсы Беларусі, калі не на гэтым досьведзе?

Падзеі вакол Косава ня могуць цешыць зь дзізвюх прычынаў: папершае, гэта небяспечны прэцэдэнт перагляду межаў, падругое, месца, дзе гэта адбылося, напаўняе факты эмацыйна наймацнейшым сымбалічным сэнсам.

На сымбалічна-эмацыйным узроўні насельнікаў краю аддзяленъне Косава — гэта як аддзяленъне Вільні ад Беларусі. Падabenства тут нават у тым, што новыя гаспадары — не славяне. Параза сэрбаў выявілася ня толькі ў страце тэрыторыі ды

каштоўных эканамічных аб'ектаў, адбыўся глум з нацыянальных пачуцьцяў. Пікнік у Курапатах і зламаная лава Клінтан — вось, што такое косаўская незалежнасьць з гледзішча сэрбаў і, думаеца, іншых славянскіх народаў рэгіёну, калі шукаць для падзеі сучасныя ёй беларускія аналёгі. Але абвяшчэнне незалежнасьці — гэта не пікнік. Акрамя сэрбскага, існуе больш, на маю думку, пагрозылівы, ёўрапейскі й сусветны змест. Улічваючы гісторыю рэгіёну — недалёкую, дваццатага стагодзьдзя, — можна парунаць косаўскую ситуацыю з тым, што было б, калі б у Курапатах, крый Божа, страліць пачалі, калі б на Чарнобыльскай АЭС побач з саркафагам закладалі фундамэнт пад чарговы рэактар старога ўзору, а побач аднавілі б тыя самыя выпрабаванні, якія выліліся ў векапомнную аварыю. Досьвед найбуйнейшай за ўсю гісторыю чалавецтва тэхнагеннай катастрофы стаіць поруч з Першай сусветнай вайной, а палітычныя забурэнні на Балканах моцна зыніставаныя з

адчуваньнем агульнаёўрапейской катастрофы.

Уражвае спакойна-зьдзеклівае парадунанье Сэрбіі з телефонамі «Нокія» — маўляў, кожная наступная вэрсія таньнейшая за папярэднюю. Цяжка паверыць, што беларус, які паўтарае гэты жарт, памятае ў той момант пра знакамітыва шэсцьць паветаў, Рыскую дамову і мяжу каля Кайданава-Дзяржынска, далучэнъне й адлучэнъне Смаленшчыны й Беласточчыны (пра Віленшчыну казалася вышэй) ды іншыя факты з гісторыі ўласнае краіны.

У мяне няма сантымэнтаў да Сэрбіі, яна ня бачыцца мне нявіннаю ахвяраю і выклікае мала спачуваньня. Я кажу ня столькі пра яе, колькі пра Беларусь. Адкуль у беларуса захапленъне тым, што зноў пачаўся перадзел земляў у самым адчувальным рэгіёне Эўропы? Радасныя пачуцьці з гэткай нагоды — на чым яны грунтуюцца?

Ці павінныя грамадзяне невялікай дзяржавы, сувэрэнітэт якой перманэнтна выконвае ролю закладу ў інтэграцыйных гульнях зь вялікім суседам, радавацца, што зусім недалёка іншыя вялікія дзяржавы вырашылі падправіць межы іншай невялікай краіны? Асабіста ў мяне ўдзел Эўрасаюзу ў лёссе Косава выклікае сумневы ў мудрасці ягоных лідэраў. Калі ж казаць пра іх, эўрасаюзайскія, стаўленъне да Беларусі, дык цяпер трэба ўдвай съцерагчыся, каб ня мець на яго лішніх спадзіваньняў. Таньнее ня толькі «Нокія», але й давер да палітыкаў, а гэта — дрэнная прыкмета.

**Сяргей Некасцяян**

«Нашу Ніву»  
пытайцеся на сядзібе ТБМ  
кожны будні дзень ад 15.00  
да 19.00.

# Каталіцтва, чыстыя вуліцы і ўсе гавораць па-беларуску

Расейскія стэрэатыпы пра Беларусь. Піша Алеся Чайчыц.

Хаця расейцы лічаць Беларусь самай блізкай ім краінай, яны знаёмыя зь ёй значна горш, чым зь меней сымпатычнай большасці зь іх Украінай. Усё ж украінцы ўтвараюць другі па колькасці этнас у Радзе, а беларусы нядаўна вышлі зь першай дзясяткі найбуйнейшых нацыянальнасцяў. За апошняя гады ў расейскай грамадзкай думцы нівеліваліся, адышлі ў цену старыя, часоў БССР, побытавыя песніяроўска-бульбяна-трактарнаяя клішэ. Да іх звяртаюцца інэрцыйна, і ўсё радзей: праста Беларусь паступова зынкла з інфарматычнага фокусу расейскага абываталя ў парунанні, скажам, з краінамі Заходняй Эўропы і Амэрыкі.

## Першы ў съвеце расейска-беларускі слоўнік і нямецкія млыны

Традыцыйна самы пашыраны і стабільны расейскі стэрэатып пра Беларусь съцвярджае, што беларусы — гэта тое ці амаль тое самае, што расейцы. Шкада, што і самі беларусы часта падыгрываюць гэтаму клішэ — ня столькі празь яго праўдападобнасць, колькі праз пэўную рысу нацыянальнага харектару. Гэтая ж рыса, калі б гісторыя склалася крыху іначай, не дазволіла б беларусам аспрэчваць уяўленыне пра тое, што беларусы — амаль тое самае, што палякі.

Прыгадваецца жарт з КВН, які выразна характарызуе стаўленыне расейцаў да беларусаў: маўляў, выйшаў першы ў съвеце расейска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненіне — беларускае слова «Лукашэнка» замест расейскага слова «прэзыдэнт».

У той самы час унутры расейска-

Алеся Чайчыц — аўтар «НН». Жыве ў Маскве.

га грамадзтва сустракаеца і дыяметральна супрацьлеглы стэрэатып пра Беларусь — як пра заходнюю, эўрапейскую краіну. Прычына яго пашыранасці і ў тым, што людзі схільныя распаўсюджваць на Беларусь свае веды і ўяўленыне пра суседнія зь ёй краіны. Гледзячы на кірауніцтва Украіны ці Літвы, складана ўявіць, што А.Лукашэнка беларускай мовай не карыстаеца і, тым болей, што нацыянальная мова можа гэтак дыскрымінавацца.

У Маскве і іншых буйных расейскіх гарадох часта сустракаюцца крамы, што спэцыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, але належаць расейцам і аздабляюцца расейцамі. Часта на гэтых крамах малююща сярэднявечныя замкі, млыны і ледзьве не нямецкія вясковыя хаткі, што стварае нязвыклы, хаця прыгожы і жаданы вобраз Беларусі.

Магчыма таксама, такі спэцыфічны стэрэатып адлюстроўвае пэўнае «расчараўаньне» чалавека ў клішэ пра беларуска-расейскае падабенства, якое наступае ад першага павярхонага сутыкнення з сапраўднай Беларуссій: выходзіць, што беларусы адрозніваюцца ад расейцаў і імёнамі, і мовай, і культурай, і веравызнаннем. Адзін мой знаёмы нават съцвярджаў, што «Беларусь — гэта каталіцкая краіна, як Польшча ці Чэхія».

## Незразумелая беларуская мова

У свой час расесьмяшылі камэнтары расейскіх тэлежурналістаў адносна візуальнага беларускага кірауніка да Уга Чавэса. «Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расейскую мову», — інтрыгавалі знаёмага зь беларускай мовай нацыянальны глядзач журнالісты аднаго з цэнтральных тэлеканалаў. Тлумачэныне фразы прыйшло праз сэкунду: «Магчыма, у Вэнесуэле

проста не знайшлі перакладчыка зь беларускай». Што да самай мовы, дык было цікава ўбачыць, як большая частка расейцаў абсалютна не ўспрымае яе на пісьме. «Украінская мова — зразумелая, а беларуская — зусім не». І сапраўды, на пісьме украінская мова аб'ектыўна значна больш падобная да расейскай. Тоё самае тычыцца пісьмовых сэрбскай ці баўгарскай.

У адным зь нядаўніх расейскіх экшн-фільмаў самалёт пралітае над тэрыторыяй Беларусі, і службоўцы беларускай супрацьпаветранай абароны размаўляюць міжсобку па-беларуску. Карціна, якая для сучаснай Беларусі зьяўляеца фантастычнай, расейцам падаеца цалкам натуральны. У зусім свежым фільме «Cloverfield» ёсьць эпізод, дзе герой ў разбураным Нью-Ёрку сустракаюць купку замежнікаў, якія лімантуюць на нейкай незразумелай мове. У расейскай вэрсіі дубляжу замежнікі размаўляюць... па-беларуску.

Што казаць, такія забабоны выкладыкаюць усъмешку і нават маўклівае сарамлівае нежаданьне іх зъняпраўджаць.

## Здышыць у абдымках «лепшую Расею»

Так, з аднаго боку, большасць расейцаў хацелі б, каб Беларусь была ў складзе Радзе. Гэтае тыпова расейскае жаданьне любоўна душыць суседзяў у братэрскіх абдымках прайяўляеца ў дачыненьні да Беларусі асабліва яскрава. Зь іншага боку, для многіх расейцаў Беларусь — гэткая недатыкальная краіна-мара, і многім бы хацелася, каб сутнасна Беларусь далучыла да сябе Расею і распаўсюдзіла сваю дабрадзейную аўру на блудную Гіпэрбарэю, што пакаялася.

Супярэчлівае ўяўленыне расей-

# Каталіцтва, чыстыя вуліцы, і ўсе гавораць па-беларуску

Працяг са старонкі 21.

цаў пра Беларусь — гэта нібы мара пра нейкую «лепшую Рассею», насе-леную блакітнавокімі съветлавало-сымі славянамі пад кіраўніцтвам добрага цара, які робіць вуліцы чыстымі, платы пафарбаванымі, а пэнсіі высокімі. Яны шчыра ве-раць, што ў Беларусі адбылося тое, чаго так і ня зьдзесісьнілася ў Рассеі за яе пяцістагодовую гісторыю, нягледзячы на несупынныя сзы-фавы намаганьні кіраўніцтва: пабудова агульнага шчасця жорсткім прэзыдэнцкім дэкрэтам. Як аўтарытэтны апазыцыйны эканаміст Дзялягін, яны з сур'ёзным выглядам разважаюць пра дасягненны беларускай эканомікі, на-іўна грунтуючыся на афіцыйнай беларускай статыстыцы ці на эўфа-ричных допісах маскоўскіх блогераў пра аднадзённыя паездкі ў Менск.

Стэрэатыпы не закансэрваваныя ў часе. Паступова расейскія стэрэ-атыпы пра Беларусь разам з яе іміджам эвалюцыянуюць у кірунку расчараўванья. За апошнія гады з'явіўся вобраз беларусаў-гастарбайтараў: «Вот почему все мы едем в Москву — с голоду-гду-гду, с голоду-гду», съпявалі на песьняроўскі матыў карыкатур-

ныя беларусы на чарговым ра-сейскім гумарыстычным тэлешоў. Дзяржавная пропаганда ў перыяды абвастрэння напружанаасці з афіцыйным Менскам не ўпускае шанцу намалываць красамоўны вобраз Аляксандра Лукашэнкі, што крадзе расейскі газ. Зрэшты, экспцэнтрычны прэзыдэнт зрабіўся самым яскравым сымбалем і ўва-сабленнем Беларусі, на вялікі


жаль, для ўсяго съвету, а ня толькі для Рассеі.

Съмешныя і абразльвія, фанта-стичныя і змрочна-рэальныя, ра-сейскія клішэ пра Беларусь супярэ-чаць адно аднаму і съведчаць пра непраўдзівасць аднаго, самага га-лоўнага стэрэатыпу — пра тое, што Беларусь і Рассея маюць супольны лёс. Можна спадзявацца, што калі-небудзь згасце крывадушны патас пра «братэрства» і «падзелены на-род», і на яго месца прыйдуць су-хія добрауседзкія ўзаемапаважлі-вия стасункі. Хаця ўзаемныя стэрэ-атыпы, канечнe, будуть існаваць і ў той далёкі ад нас час.



Мітынг падтрымкі ля беларускага пасольства ў Москве ў студзені, пасля падвышэння цнаў на энерганосьбіты.

з ь б я р ы     « К н і г а р н ю     « Н а ш а   Н і в а »




Артур Клінаў.  
Малая  
падарожная  
кніжка па  
Горадзе Сонца.  
Раман



Ева  
Вежнавец.  
Шлях  
дробнай  
сволачы.  
Апавяданьні



Валянцін  
Тарас.  
На высьпе  
ўспамінаў.  
Мэмуары



# Зянон

Зянон Пазьняк наведаў Кангрэс маладой беларускай дыяспары ў Таліне.  
Там яго і сустрэла фотакарэспандэнтка  
«НН» Юлія Дарашкевіч.




# Кангрэс моладзі беларускай дыяспары

4 сакавіка ў Таліне скончыўся Кангрэс моладзі новай беларускай дыяспары з Эўропы і ЗША. У ім узялі ўдзел 25 дэлегатаў. Гэта актыўныя маладыя беларусы зь Беларусі, ЭС і ЗША.

Прысутнічалі таксама ганаровыя госьці, прадстаўнікі старэйшага пакалення, такія, як Зянон Пазьняк, Але́сь Шатэрнік. На гэтым кангрэсе быў узнагароджаны ордэнам Свабоды імя Кастуся Каліноўскага Зыміцер Дашкевіч.

Ён стаў першым, хто атрымаў гэтую узнагароду. Заснавалі яе моладзеўская арганізацыя Беларусі і дыяспара. Ордэн зроблены з бронзы паводле праекту скульптара Але́са Шатэрніка, на адным яго баку — выява Каліноўскага, на другім — надпіс «Жыві ў свабодзе!».

Больш інфармацыі пра сустрэчу на сایце [www.belmov.org](http://www.belmov.org)



З.Пазьняк з актыўісткай Плошчы Тацянай Елавой.



# Падзеі на Тыморы

Піша Вацлаў Шаблінскі.

Сытуацыя ў самай маладой дзяржаве ў сьвеце — Усходнім Тыморы — аказалаася ў цэнтры ўвагі не каго-небудзь, а Рады Бяспекі ААН. Што ж там адбылося? І што гэта ўвогуле за краіна?

Выспа Тымор уваходзіць у Малы Зондзкі архіпелаг і знаходзіцца непадалёку ад Аўстраліі. Насельніцтва — роднаснае абарыгенам Аўстраліі, папусам, малайцам. Супольная саманазва — маўбэрэ.

У XVI стагодзьдзі тут зьявіліся партугальцы. Вялікі партугальскі паэт Люиш дэ Камоэнс казаў, што Тымор «здаўна вядомы духмянай прыгажосьцю сандалу». Пах тыморскага сандалу прывабліваў на толькі партугальцаў. У 1859 годзе яны вымушаныя былі саступіць заходнюю частку вострава галяндам. Так узінкла найменыне «Усходні Тымор». Па-партугальску — «Тымор Лешпі».

Партугальцы прынеслі з сабою католіцкае веравызнаньне і сваю мову. На яе падставе выпрацавалася супольная для тубыльцаў гаворка — цетум. Аднак Партугалія, зьяўляючыся адсталай краінай, не магла шмат зрабіць для разьвіцця сваіх калёній, а Тымор быў яшчэ і самай далёкай зь іх. На адкаցыю ішло 9% мізэрнага мясцовага бюджету, на сацыяльныя патрэбы — усяго чатыры. Ни дзіва, што больш за 90% насельніцтва былі непісьменнымі, а палі аралі, як у каменным веку, палкай-капалкай.

У 1960 годзе ААН прыняла рэзалюцыю, якая заклікала Партугалію ўлічваць «палітычны імкненны» насељнікаў Усходняга Тымору і заціхыла



яго да каляніяльных тэрыторый, што маюць права на незалежнасць. Партугаліскі дыктатар Салізар адхіліў гэтыя рэкамэндацыі, абвясціўшы, што ўладаныні Лісабону зьяўляюцца не калёніямі, а правінцыямі, а іх жыхары складаюць адну націю з насельніцтвам мэтраполіі. Прыхільнікам незалежнасці заславаўся толькі шлях узброенага змагання.

У 1971 г. быў утвораны ФРЭТЫЛІН (Рэвалюцыйны фронт за незалежнасць Усходняга Тымору). Яго заснавальнікам стаў малады пісьменынк Жозэ Рамуш Орта, сын партугальца і мясцовай жанчыны. Як і ангольскі МПЛА, замбікскі ФРЭЛІМО, ФРЭТЫЛІН лічыўся марксісткім рухам.

У афрыканскіх калёніях Партугаліі левым удалося прыйсці да ўлады і абвясціць «сацыялістычную арыентацыю». На Тыморы падзеі развіваліся інакш.

Калі партугальцы пакінулі калёнію ў 1975 годзе, улады суседняй Інданэзіі ўвялі туды войскі, «каб не дапусціць Кубы ля сваіх берагоў». Новыя ўлады забаранілі партугальскую мову, пачалі засяленыне навастворанай правінцыі яванцамі. Вялікую ролю адыгрываў і рэлігійны фактар.

Інданэзія — самая вялікая мусульманская дзяржава сьвету. Усходні Тымор жа — каталіцкі.

Зноў началася партызанская вайна пад кірауніцтвам ФРЭТЫЛІНу, ААН прыняла рэзалюцыю аб незаконнасці інданэзійскай акупациі. Пра гэтыя падзеі пісала «Наша Ніва» ў 1990-я. У аберкаваныні Тыморскага пытаньня бралі ўдзел прадстаўнікі Беларусі.

Важней маральны перамагай усходнетьыморскіх незалежнікаў стала атрыманьне ў 1996 годзе Рамушам Ортам і біскупам найбольшага гораду Дылі Карлушам Белу Нобэлеўскай прэміі міру.

Нарэшце, 20 траўня 2002 году шматпакутная краіна стала Дэмакратычнай Рэспублікай Усходні Тымор. Аднак здаўніце незалежнасці стала для краіны пачаткам ня менш складанага пэрыяду.

На пятую гадавіну самастойнасці беспрацоўнімі на Усходнім Тыморы ўсё яшчэ быў 50 адсоткаў жыхароў. 20 адсоткаў па-ранейшаму знаходзіліся ў лягерох для перамешчаных асобаў і мелі патрэбу ў харчовай дапамозе. У змацніліся і палітычныя супіречнасці.

Каб адмежавацца ад камуністычнага мінулага, першы прэзыдэнт краіны Шанану Гужмау і ягоны наступнік Рамуш Орта выйшлі з ФРЭТЫЛІНу і заснавалі Нацыянальны канвэнт за адраджэнне Усходняга Тымору. Фронт, аднак, ня страціў уплыву і атрымаў значную колькасць месцаў у тыморскім парламэнце. Праціўнікі называюць фрэтылінаўцаў «далакопамі ўсходнетыморскай дэмакрэтыі».

Праведзеныя фрэтылінаўскім урадам скарачэнні ў войску сталі прычынай новай грамадзянскай вайны ў краіне. Перадача прэзыдэнтам Ортам улады антыфрэтылінаўскай кааліцыі не задаволіла бунтоўных вэтэранаў, якіх узнічальваў былы маёр Альфрэда Рэйнада. Менавіта ягоныя людзі і зьдзяйснялі замах на прэзыдэнта і прэм'ера краіны.

Першай адзягавала Аўстралія, якая адразу павялічыла свой кантынгент на высьпе. Орту скіравалі ў аўстралійскі шпиталь гораду Дарвін. На самім Тыморы абвешчанае надзвычайнае становішча. Рэйнада, паводле апошніх звестак, арыштаваны.

Ці прынясе гэта доўгачаканы мір? І ці стане Тымор нарэшце сапраўды незалежнай краінай, а не «дзіцём ААН», як яго ціпер называюць? Гэта здарыцца, калі сувэрэнітэт уласца падмацаваць эканамічнай базай.





«Рэзвітальны канцэрт» N.R.M. у мінскім R-Club'е | 2 сакавіка. Съледам гурт выпраўляецца ў тур па абласных гарадах краіны.

## 8 Сакавіка — 8 Верасьня

**Якое супадзенне: у Беларусі мужчыны і жанчыны, ін' і янь, маюць сьвяты з адлегласцю акірат 6 месяцаў.**

8 Сакавіка выпадае якраз за паўгоду да Дня беларускай вайсковай славы. Я няж раней пра тое ня думала, а сёняня прыйшло ў галаву, і я засміялася. Усьміхніцеся і вы. І не адмоўце сабе ў мізозе.

Паўліна Панасюк, Менск

## Як паступіць на беларусістыку ў ЭГУ

**Вітаю шаноўныя спадары! Я вучань 10 клясы ў Віцебску, мяне зацікаўла праграма навучанья ў Віленскім універсітэце, звесткі пра яку былі пададзены ў вашай газэце ў траўні 2007 г. Як больш падрабязна даведацца аб гэтай праграме?**

Павал, tut.by

Наконт праграмы навучанья на катэдры беларусістыкі можна скантактавацца з Аляксандрам Смаленчуком: smalian2001@tut.by, а таксама больш падрабязную інфармацыю пра праграмы Эўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту і навучанье ў ім можна паглядзець на сایце: <http://www.ehu.lt>

НБ

## Як магло быць...

**Беларуская Народная Рэспубліка стала першым дзяржавным утварэннем беларусаў. Яна паўстала ў выніку амаль стогадовай барацьбы нацыянальна-народнага руху. Дзякуючы БНР міжнародная супольнасць прызнала нашы права на незалежнасць і самавызначанье.**

Умовы абвяшчэння БНР, былі складанымі, але давалі шанец. Эўропа ахопленая полымет Першай усісветнай вайны (1914—18). Раёйская імперыя ў крызісе: рэвалюцыя, грамадзянская война, усталіваныне рэжыму бальшавікоў. Беларусь стала полем сутыкнення між Нямеччынай і бальшавікамі. Нямеччыні войскі звышчаноць вёскі, цятнікамі вывозяць маймасць. Расея не прывяне існаваньня беларускага народу, нацыянальной культуры, мовы.

Абвяшчэнне БНР зламала пляны бальшавікоў, якія хацелі далучыць Беларусь да Расіі ў якасці Захоўнага краю. Яны пад прымусам гісторыі пайшли на стварэнне БССР.

У тых часы, калі кожная краіна свету змагалася за сваю свободу сілаю зброя, Рада БНР абвяшчала незалежнасць Беларусі сілаю слова і адстойвала свае правы згодна з дэмакратычнымі ідзяламі.

Безумоўна, дзеячы Рады БНР нарабілі памылак. Не арганізавалі сваё войска і паліцыю да абвяшчэння БНР, як астатнія народы. Рада ня мела адзінага лідара, які б узяў на сябе ўсю адказнасць. Таму ўжо ў 1921 г. Рада БНР стала палітычным цэнтрам нацыянальна-вызваленчага руху Беларусі ў эміграцыі.

А што было б, калі б БНР не спыніла існаванье? Відаць, яна развівалася б паводле прыкладу Літвы, Латвіі і Эстоніі, якія адстаялі незалежнасць. У 1939 г. над БНР павіслі 6 пагроза згубы незалежнасці. У 1939 ці 1940 г. яе б албо захапіла Нямеччына альбо СССР. І эта была б зусім іншая гісторыя...

У кожным разе, наша гісторыя паказвае, што мы маем ганарове права быць у эўрапейскай сям'і.

Зыміцер Кісель, Пінск

## Велікоднае

### Верш з пошты Рэдакцыі.

Адлятае нач: дзень на падыходзе.  
П'е блакіт нібес хмельную вясну.  
Прачынайся, родны мой народзе,  
Беларусь мая, ад цяжкога сну.

Кліча зранку дзень жаваранак звонкі,  
Просіць рук цяпла съелая ральля.  
Да жывых крыніц роднае старонкі  
Акрыяць душой я трymаю шлях.

Дзе бацькоўскі кут — дум маіх  
раздолльле —

Рынуся на дол, нібы твой ваяр,  
Слодыч каб адчуць неўтамоўнай волі,  
Уздым тваіх грудзей, Беларусь мая.

Каб змагла ў адказ усьміхацца мне ты,  
За съявіто бяроз у тваіх гаях  
Я сябе аддам усяго дарэшты,  
Родная зямля сінявокая.

Зможам мы твае спадзяваныі спрадудзіць,  
Не дадзім цябе набрыдзі на злом!  
Ёй не задушыць Кастусёвай прауды,  
Ёй не заглушыць роднай мовы звон!

Адлятае нач: дзень на падыходзе.  
Сыніць яшчэ зямля сны мурожныя.  
Уставай з кален, родны мой народзе,  
Адліваць эваны пераможныя!

Георгі Станкевіч, вёска  
Старыя Ранчыцы, каля Бешанковіч


# Насыценны каляндар «БНР: 1918—2008»

Каляндар зъмяшчае 12 фатадзымкаў: усіх восьмі старшыняў Рады БНР (Серады, Лёсіка, Крэчай-скага, Абрамыка, Сурвіл-лы ды інш.) і чатырох старшыняў Ураду ў Беларусі: Варонкі, А.Луцкевіча, Скірунта, Ластоўскага.

Каляндар выйшаў пры падтрымкі ЗБС «Бацькаўшчына» і Рады БНР. Прадмову напісалі першы намеснік старшыні Рады БНР Сяргей Навумчык і гісторык Янка Запруднік. Навуковы кансультант — Анатоль Сідарэвіч. Укладальнікі — Алег і Натальля Гардзіенкі.

Выданье склалі, фактычна, два асобныя календары: адзін актуальны на 2008 г., другі гістарычны на 1918 г. Апроч партрэтай дзеячай, на старонках каляндра прадстаўленыя выявы арыгінальных аўтографаў кіраунікоў БНР і дакументы ды выданыні зь беларускіх архіваў, бібліятэкаў ды прыватных збораў. Выкарыстаныя на яго старонках і паштовыя маркі БНР 1918—1920 гадоў і паваеннае часу з калекцыі Беларускай бібліятэкі й музею імя Скарыны ў Лёндане.

Шукайце праз knihi.net і ў незалежных распаўядніках.



**ВІТАЛЬ РЫЖКОЎ**

# Тры ўзгадкі пра родны горад



## I. БЕЛАРУСЬ СЯМІВОКАЯ

колькасьць піва на вечар у гэтым горадзе даўно ня мeraюць літрамі аўтобусы тут бяз шкла каб пасажыры суседніх маглі размаўляць добра Табе — Ты нарадзіўся пад Сузор'ем Вялікай Літары кароткачасовы дождик безь перапынку плача як немаўля

хранічнага аптымізму хапае толькі на тое каб напісаць смску ды трymацца больш-менш вясёлым — хай сабе гэта й вонкава жыхароў гэтага гораду даўно пужаюць будоўляй АЭСу — съмлецца і плача ў сем ручаёў Беларусь сямівокая

тут у горадзе М мне таксама радасна радасна але лёгка адчуць без любога сыгналу трывогу у нас усё добра — мы ў атачэнні патрэбнага радыюсу у самым съмядзючым цэнтры чагосці жывога

Віталь Рыжкоў

нарадзіўся ў Магілёве, дзе жыве й працуе. Пляўрэат конкурсу «Плястылінавы бусел» (2005), фіналіст конкурсу Беларускага ПЭН-цэнтра да стагодзьдзея газеты «Наша Ніва» (2006). Вершы друкаваліся ў часопісах «Маладосць», «Дзеяслой», «Ідиот» (Віцебск), штотыднёвіках «Наша Ніва», «Новы час» ды інш.

2. \*\*\*

Самае вялікае сэрца ў горадзе спынілася раптам — вось гора дзе! Папрыходзілі розныя, заенчылі хорам: «Ах, гура нам!» Так, гура вам!

Яно ляжала паміж пяціпавярхоўкамі, паабкленае аввесткамі, пазастаўлене таксоўкамі, моладзь па начох тлумачыла сэрцу, што каханыне перашкаджае сэксу,

жанатыя п'яніцы прывыклі да яго шоргату — «Чаго бадзяесь? Дадому ўшоў бы ты...» — яны мачыліся на сцяну мітральнага кляпана і нешта тлумачылі сэрцу, плакалі.

Сэрца ўлічвала плюсы й мінусы — а цяпер спынілася; мо — стамілася? Ці было гэта сэрца shareware? — бо спынілася, стала шэрае!

Паглядзець сабраліся чэргі доўгія, як спазыніца «хуткая кардыялётгія». У Гарвыканкаме Галоўны вымавіць сіліўся: «Ну, не паводле пляну ж спынілася...»

Людзі плакалі, церлі скроні, крыважэрна съмляліся ў очы поўні, хто хістаўся, хто трymаўся роўна, хто цягнуў да сэрца свае далоні.

3. \*\*\*

Ты зынітаваны з гэтым месцам больш цяпер, чым, як здавалася табе, раней, ды херувімы ўсё апантаней пераконваюць цібе, што ты нікому тут нічога не павінны.

Тваю руку пацісьне потная рука, халодная, вялікая, кашчавая — па гэтым ты зразумееш, што ідеш да цягніка, ты пакідаеш межы гета.

Дастанеш кнігу, сядзеш ля вакна, чытаць ня здолееш — адно глядзець, як адольвае адлегласці труна, ды радасць сорамна паказваць пры суседзях.

# Шлях з Варатаў ў Трэкі

У старажытныя часы нашыя продкі шмат гандлявалі.



БАЛТЫІСКАЕ  
МОРА



Тавар перавозілі па рэках праз усю Беларусь  
ад мора да мора

Часам даводзілася цягнуць

караблі па зямлі.



Капітан Танакі ©

ЧОРНАЕ МОРА



Спэцыі



Дываны

# Ключы ад душ чалавечых

Набліжаецца найвялікшы хрысціянскіе святы — Уваскрасеніе Хрыстова. У гэты пэрыяд літургічнага году ў цэрквях гучыць адпаведная музыка, якая да-памагае глыбока перажываць эвангельскія падзеі. Адным з найбольшых сусветных музычных шэдэўраў, якія апавядаюць пра пакуты і съмерць Хрыста звязуяцца манументальны твор вялікага Ёгана Сабастыяна Баха «Пасіёны паводле Мацьвея». Музыка належыць эвангелічнай традыцыі хрысціянства, але яе маштабнасць і магутнасць, духоўная і мастацкая каштоўнасць далёка пераўзышли межы канфесійнасці. Таму ня толькі ў многіх Эвангелічна-лютеранскіх і Эвангелічна-рэфармацкіх цэрквях на Захадзе, а таксама і ў Каталіцкім касцёле і на найбуйнейшых філірманічных сцэнах усяго свету выкананые «Пасіёнаў», г. зн. «Пакутаў», у пасхальны пэрыяд стала рэгулярным.

Як глыбока Бах працаваў зь біблейным і музычным тэкстам і колькі зашифраваў у сваёй музыцы, наколькі яна сымбалічная — можна зразумець супастаўляючы яе з адпаведнымі тэкстамі Святога Пісьма. У сваю чаргу, кампазытар гукавымі фарбамі «перакладае» яго на эмацыйную мову музыкі, музычных афектаў, становіща сапраўдным прапаведнікам праз музыку. Як пісаў знакаміты даследчык Нікаляй Арнанкур, «кожная асобная частка, разам з адкрытым тлумачэннем тэксту, змяшчала ў сабе таксама глыбінную «гукавую пропаведзь». І хоць для большасці сучасных слухачоў барочная «гукавая мова» і амаль кожны яе музычны сказ патрабуе тлумачэння, баҳаўскі шэдэр уздзейнічае і на іранскім узоруні, амаль мэтафізична, містычна. І сапраўды, адчуваецца, што гэта магутная музыка створана пад кіраўніцтвам Духа Святога.

Усё гэта змогуць пачуць, адчуць, пераўжыць на Вялікую Пятніцу перад Пасхай і беларусы. Гісторычнае выкананіе «Пасіёнаў паводле Мацьвея» Ё.С.Баха рыхтуеца ў Менску пад кіраўніцтвам знаўцы барочнай музыкі дырыжора Дзымітрыя Зубава. Найболыш аўтарытэтны сёньня ў галіне старадаўній музыкі ансамбль «Камэрнія салісты Менску» разам з Дзяржаўным камэрнім хорам Беларусі і шэрагам салістаў з-за мяжы

Усёмагутны Бог даў Баху ключы ад души чалавечых. Ён меў крылы ўзносіцца думкамі ў раіскія нябёсы, якія напоўненыя этрам гармоніі боскіх гукau, і прыносяць іх на зямлю, да чалавека, змучанага цяжарамі грэху і спакусаў, сумневаў і пакут. Ён лекаваў і лякуе чалавечыя душы гэтымі боскімі гукамі, і ніхто ня можа зразумець, як гэта ўдаецца — бо гэта ж Божы іуд! Адкрытым людзям сваёй Боганатхёнай творчасці ў музыцы Бах упадобніўся эвангелісту Яну Багаслову, якому Бог раскрыў для нас таямніцы будучыні і вечнасці.



АНДРЭЙ ЛЯНКЕВІЧ

ўдзельнічаюць у гэтым гісторычным міжнародным праекце. Гісторычным яшчэ і таму, што музыкі будуць іграць на старадаўніх інструментах (копіях) у аўтэнтычнай манеры выкананіцтва, што максимальна наблізіць нас да гучання менавіта баҳаўскай пары. На Захадзе та-кія інтэрпрэтацыі ўжо ня рэдкасць. Для

Беларусі гэта будзе ўпершыню.

Гэты міжнародны праект ажыцьцяўляецца пры дабраславеніі Эвангелічнай Рэфармацкай царквы і Хрысціянскай царквы «Слова веры». **Канцэрт адбудзеца 21 сакавіка а 19.00 у Вялікай Канцэртнай залі Белдзяржфіліармоніі.**

**Аляксей Фралоў**

## дзе варта быць

### КАНЦЭРТЫ

#### N.R.M.: афіцыйна

**21 сакавіка ў адной з самых вялікіх заляў Берасьця — Палацы культуры прафсаюзаў** — N.R.M. адыграе свой разывітальны канцэрт зь зімою (канцэрт афіцыйна арганізаваны пры спрыяльні Берасьцейскай абласной філармоніі). Апошні раз у Берасьці гурт выступаў чатыры гады таму, яшчэ адзін канцэрт у клубе «Матрыца» мусіў адбыцца два гады таму, але ў апошні момент быў забаронены. Таму бліжэйшы канцэрт N.R.M. для прыхільнікаў гурту стаў прыемнай нечаканасцю.

Абвесткі можна прачытаць нават у дзяржайных газетах Берасьця, а квіткі прадаюцца ў канцэртных касах гораду. Нягледзячы на тое, што да канцэрту яшчэ два тыдні і квіткі каштуюць 17—20 тысяч, попыт на іх павышаны. Арганізаторы ўпэўненыя — съягта му-

зыкі адбудзеца, і спадзяюцца, што заля Палацу культуры на 650 месцаў будзе запоўнена цалкам.

**Павал Белавус**

#### Акулін і Камоцкі засыпываюць разам

**16 сакавіка а 18.00 у малой залі к/з «Менск»** адбудзеца супольны канцэрт патэаў-бардаў Эдуарда Акуліна і Алеся Камоцкага. Вечарына мае стаць падвойнай прэзэнтацыяй: альбому Эдуарда Акуліна «Песьні залатай Крывіі» і заплянаванага да выхаду ў хуткім часе дыску Алеся Камоцкага.

«Песьні залатай Крывіі» Эдуарда Акуліна на аб'яднані ў сабе два папярэдніямагніт-альбомы — «Мая Крывія» і «Як яна і я». «Імпрэза», якая адбудзеца 16 сакавіка, — эта адна з шэрагу прэзэнтацый «Песень залатай Крывіі» заплянаваных у гэтым годзе, і,

дарэчы, на толькі ў Менску, — кожа бард. — Зьбіраюся таксама запісаць новы кампакт-диск яшчэ да канца гэтага году, урэшце падараваць прыхільнікамай пазіў выхадам новага зборніка вершаў. Да таго ж, мару выдаць сёлета аўтарскую Анталёгію перакладаў сучаснай украінскай пазіў — «Украінскі майдан», працы над якой былі аддадзеныя апошняя два гады жыцця.

Алеся Камоцкі ў гэтым месяцы плянуе выдаць альбом «З бацькоўскай кружэлкі». На плытцы будуць савецкія хіты другой паловы XX ст., перакладзеныя на беларускую мову.

**Пачатак канцэрту а 19.00.** Квіткі ад 10 000 да 18 000. Інфармацыя праз тэл.: (029) 766-24-25, 649-08-88, (017) 328-66-38 (каса к/з «Менск»).

**Дар'я Гарошка**

### ВЫСТАВЫ

#### Рыгор Сітніца

**У Нацыянальным мастацкім музее 10 красавіка** працуе выставка беларускага мастака-графіка Рыгора Сітніцы, на якой дэманструюцца творы мастака, выкананы ў 1980—2000-х гадах. Сярод іх такія вядомыя сэрыі, як «Нясвіж», «Формула мінулага», «Менск. Верхні горад» і іншыя.

#### Партрэт у жывапісе, графіцы і скульптуры

**Да 16 сакавіка ў Палацы**

**мастацтваў** працуе мастацкая выставка «Партрэт у жывапісе, графіцы і скульптуры», на якой можна будзе ўбачыць працы і знакамітых майстроў беларускага жывапісу і творы зусім маладых людзей са сваім непаўторным поглядам на жыццё.

#### Аб'ектыўная Літва

**Да 16 сакавіка ў галерэі Nova (В.Харужай, 16)** працуе фотавыставка твораў маладых беларускіх і літоўскіх фотографаў.

### ОПЭРА

#### Ірына Гардзей

**21 сакавіка ў спектаклі Беларускай опэры «Баль-маскарад»** галоўную партню засыпывае салістка санкт-пецярбургскага Марыінскага тэатру беларуска Ірына Гардзей. З творчысцю ляўрэаткі Міжнароднага конкурсу ім. Ф.Віньяса Ірыны Гардзей знаёма публіка ўсіх без выключэння ўсходніх краін, Японіі, Ізраілю, ЗША, Кітаю. У яе рэпертуары — шматлікія опэрныя партыі для драмаспрана, у тым ліку Лэдзі Макбэт і Аіда ў операх Дж.Вэрдзі, Тоска, Мадам Батэрфляй, Турандот у операх Дж.Пучыні. Сыяўвачка з посьпехам выступала на сцэне Венскай Staatsoper, нью-ёрскай Metropoliten-опера і многіх іншых славутых сцэнах.

### ТЭАТРЫ

#### Купалаўскі тэатар

**15 (сб), 16 (нед)** — «Дзеци Ваньшына»  
**17 (пн)** — «Маэстра»  
**18 (аўт)** — «Больш чым дождж»  
**19 (ср), 20 (чц)** — «Чорная панна Нясьвіжу»  
**21 (пт)** — «Вольга»  
**22 (сб)** — «Вечар»  
 малая сцэна  
**19 (ср)** — «Беларусь у фантастычных апавяданьнях»  
**20 (чц)** — «Востраў Сахалін»  
**22 (сб)** — «Дзікае паляванье караля Стаха»

#### Тэатар беларускай драматургії

**18 (аўт)** — «Валянціна»  
**21 (пт)** — «Адвечная песня»  
**22 (сб)** — «Казачкі з куфэрачку»

### КІНО НА ВЫХОДНЫЯ

## «Ірына Палм зробіць гэта найлепей»

#### Ірына Палм зробіць гэта найлепей

(Irina Palm)

Бэльгія — Люксэмбург — Вялікабрытанія — Нямеччына — Францыя, 2007, каляровы, 103 хв.

**Рэжысэр:** Сэм Гарбарскі

**Жанр:** Драма

**Прызы, фэсты:** Намінацыя на «Залатога мядзведзя» Берлінскага кінафесту, намінацыя на Эўрапейскі прыз за найлепшыя акторскія ролі (Марыян Фэйтфул і Miki Manoilavich)

**Адзнака:** 7,5 (з 10)

Сыціплая хатняя гаспадыня — ўдава Мэгі, каб выратаваць хворага ўнука, наймаеца працаўца ў начны клуб. Там яна задавальняе мужчыну найпрасычнейшым мэтадам. Але ні сям'я, ні сяброўкі не здагадваюцца, што

пяцідзесяцігадовая жанчына — знакамітая Ірына Палм...

Мастацтва — заўжды правакацыя, яно даходзіць да межаў, углядаеца ў съмерць, скандал, забароненае. Мэта — раскрыць чалавека й ягоную душу, паднесці люстэрка да твару кожнага. Мы ніколі ня трапім у сытуацыю «Гамлета», на будзем штурмаваць млыны зь дзідаю («Дон Кіхот») і ўпотайкі на пойдзэм у Мардор, каб зьнішчыць крыніцу зла. Але мы пазнаем у героях сябе — і нашыя жыццёвые сытуацыі.

Карціна Сэма Гарбарскага, хаця й гучыць у пераказе скандална, надзвычай далікатная й тактоўная. Яна зробленая на намёках, адценнях эмоцый і бліскучай акторскай гульні пад трапна-мэдыйтатыўную музыку Ghinzu. Для стваральнікаў стужкі істотныя не клубнічна-побытавыя падрабязнасці сэкс-інду-

stryiі, а твары, позіркі, любоў, нянавісць, пагарда, здольнасць дараваць.

Бабуля любіць унука, нявестка ненавідзіць яе, сын-рохля апусьціў рукі й азлобіўся, ганарлівы ўладар начнога клубу хавае самоту пад маскай цынізму. А герайні ў веку знаходзіць сілы, каб зноў раскрыць сваё сэрца.

Марыян Фэйтфул (Мэгі — Ірына Палм) і Miki Manoilavich (пастаянны актор Кустурыцы, у фільме — гаспадар клубу) — краінальна-найўныя, як падлеткі, якія ня ведаюць, як прызнацца ў першым каханні. Але, калі падлеткам замінаў брак досьведу, то старым героям замінаюць звычкі, праца і век.

Іранічна-дасыцінная маскі сябровак-кумушак, безграшоўе і плёткі ў краме; роспачная гістэрыка сына, які даведаўся, чым займаецца ягоная маці...

Глядзіце. Гэта сапраўднае кіно пра жыццё.

**Андрэй Расінскі**

# пра-бел / пра-съвет

Эсэістыка • Крытыка • Рэфлексіі

## Час глухіх

«Пацёмкінская, Бубноўская, Фасадная, Экскаваторная рэстарацыя» — якія толькі паняткі ні прыдумвалі неабыякавыя спэцыялісты, каб назваць гэтую проблему. Піша Аляксей Фралоў. .... 18

## Жанчына-легенда

Уладзімер Някляеў — пра Ірыну Казуліну (Сабалеўскую) ..... 19

## Незалежнасць — не пікнік у Курапатах

Косава вачыма беларуса. Піша Сяргей Некасыян ... 20

## Катализтва, чистыя вуліцы і ўсе гавораць па-беларуску

Нашая краіна ў лютэрку расейскіх стэрэатыпаў. Піша Алеся Чайчыц ..... 21

## Зянон

Фотадымкі Юліі Дарашкевіч ..... 23

## Падзеі на Тыморы

Піша Вацлаў Шаблінскі ..... 25

## Рэзвітальны канцэрт N.R.M.

..... 26

## КАЛІ Б...

...у кансультацыях, па якія прыехаў  
у Менск Міхаіл Хвастоў,  
удзельнічалі хірургі.



— У такім выглядзе, Хвастоў, паедзеце ў Белы дом.  
Назавесеся Івонкай Сурвіллай і скажаце, што, калі  
ня здымуць санкцыі, беларуская дыяспара будзе  
галасаваць за дэмакратаў.

МАТАНАК. Тэкст ЛЕПІКА УЛІЧНІКА

## ПАШТОВАЯ СКРЫНКА

Наталыў Т. з mail.ru. Бясконція трэніроўкі і пакашы спэцназу — гэта частка сёньняшній рэчаіснасці. Гэта тое, што адрознівае Беларусь-2008 ад Беларусі-1993 або Беларусі-1980, напрыклад. Таму і ставім таякі фотарэпартажы.

Ігару М. зь Менску. У матэрыяле пра Доўбар-Мусыніцкага Беларусь прысутнічае толькі як тэрыторыя, тэатар ваеных дзеянняў. Для гістарычнага матэрыялу ў «НН» гэтага недастатковая. Няма асэнсаваньня фактаў з гледзішча жыхароў гэтае тэрыторый.



## А ты падпішыся!

Каб рэгулярна атрымліваць «Нашу Ніву»,  
проста паведаміце ў Рэдакцыю свой адрес. Адначасова  
Рэдакцыя зьвяртаецца з просьбай ахвяраваць на  
выданье. Дэталі — старонка 17.

## ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

### ПРАЦА

Яканса выканана пісмовыя працы  
па беларускай гісторыі, літаратуры,  
мове. Звязатца загадзя. Т.: (029)  
101-03-24. Юрась

### ЖЫТЛО

Прадам за 43 тыс. лецічча (драў-  
ляны дом, аблакдзены цэглай (неда-  
буд на 35 %), з надзелам 7 сотак (2,5  
км. ад МКАД)). Ёсьць электрыч-  
насць, вада (сезонная), перспектывы  
газу, крама, ходзіць менскія аўтобусы  
ды маршруткі. Т.: (029) 576-74-  
29

Маладая беларускамоўная сям'я  
зь дзіцем 6 гадоў здыме адносна  
танные прыстойнае жытло ў Менску  
альбо пад Менскам (каб часта  
хадзілі электрація ці аўтобус). Раз-  
гліядзячуць УСЕ варыянты. Т.: (029)  
198-32-51

Маладая беларуская сям'я здыме  
кватэру ў Менску. Т.: (029) 664-66-  
27 (Алена), (029) 671-07-15 (анд-  
рэй)

### ВАШ РОД

Дапаможам праверыць шляхет-  
насць Вашага роду. Реканструкцыя  
фамільнага герба.  
Т.: (029) 753-91-96, для лістоў: а/  
с195, 220030 Менск. alesknigi@  
mail.ru

## «НН» СТО ГАДОЎ З ВАМИ

30 апрыля а 5 гадзіне раніцы на Ігуменскім трак-  
це пад Менскам (каля архірыйскай дачы) на бала-  
гульшчыкаў напалі разбойнікі і пачалі страліць у іх.  
Паранілі дзьве кабеты і аднаго звошчыка. Тады сталі  
грабіць дабро і забіраць ад пасажыраў гроши. Але  
ж у тым часе пад'ехаў другі абоз белагульшчыкаў,  
у якога былі рэвалвэры ды яшчэ якое аружжа.  
Убачыўшы гэта, разбойнікі пакінулі ўсё і ўцяклі.

«Наша Ніва». №10. 1908

# Наша Ніва

незалежная газета

заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991

галоўныя рэдактары «Нашай Нівы»:

З.Вольскі (1906), А.Уласаў (1906—1914),

Янка Купала (1914—1915), А.Лукшэвіч,

У.Знамяроўскі (1920), С.Дубавец (1991—2000).

сакратарка рэдакцыі Настя Бакшанская

шэф-рэдактар Андрэй Дынко

галоўныя рэдактары Андрэй Скурко

мастакі рэдактары Сяргей Харэўскі

заснавальнік Місцавы фонд выданья

газеты «Наша Ніва»

выдавец Прывітнае прадпрыемства

«Суродзічы»

### АДРАС ДЛЯ ДОПІСАЙ:

220050, Менск, а/c 537

Tel/fax: (017) 284-73-29, 8-029-613-32-32,

8-029-707-73-29.

E-mail: nn@nn.by

On-line: www.nn.by

© НАША НІВА. Спасылка на «Нашу Ніву» абавязковая. 12 палос фарматам  
A2, 6 друк. арк. Друкарня РУП «Выдавецтва «Беларусь Дом друку», Менск, пр.  
Ф. Скарны, 79. Рэдакцыя не нікса адказнасць за замест раклімых абвестак.  
Кошт свабодны. Гаварыць на беларускай мове. Рэдакцыя не нікса адказнасць за замест раклімых абвестак.  
Юрыйдyczны адрас: 220101, г. Менск, пр. Ракасоўскага, 102-71. Р/р  
3012206280014 у МГД ААТ «Белінвестбанка», Менск, код 764.

Наклад 2239. Газета выдаецца 48 разоў на год.

Нумар падпісаны ў друк 23.00 12.03.2008.

Замова № 1360.

Рэдакцыйны адрас: Ракасоўскага, 102-71.

ТДА «ВД Аўто»  
ЛІЧЫЛЬНІКІ  
ДЫЗЭЛЬНАГА  
ПАЛІВА  
для імпартнай і айчыннай тэхнікі  
Эканомія — больш за 15%  
Tэл./факс: 375 17 262-57-54, 262-25-29  
GSM: 375 29 776-86-25, 694-91-26  
УНН 190841880